

ПАЭЗІЯ Х НАРОДАУ Х СВЕТУ



ПОЛЬ ЭЛЮАР

З ТАБОЮ

ПАЭЗІЯ X НАРОДАЎ X СВЕТУ



Паэт з прыёмнай дачкой Каралінай.

ПОЛЬ ЭЛЮАР

З ТАБОЙ

ВЫБРАНАЕ

*Пераклад з французскай мовы
ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ*

МІНСК

«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»

1980

Пераклады зроблены з выданняў:

Paul Eluard. Choix de poèmes,
Paris, NRF, Gallimard, 1951

Poèmes pour tous par Paul Eluard.
Choix de poèmes 1917—1952.

Paris, Les Editeurs Français Réunis, 1952

Paul Eluard. Choix de poèmes.
Editions en langues étrangères.
Moscou 1958

Прадмова Барыса Міцкевіча

Э $\frac{70404-157}{M 302(05)-80}$ 134-80 4703000000

© Пераклад. Прадмова. Заўвагі.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура», 1980.

ПЯСНЯР МУЖНАСЦІ І ДАБРАТЫ

Поль Элюар — адзін з найвялікшых паэтаў XX стагоддзя. Пяшчотны лірык, удумлівы даследавальнік жыцця, тэмпераментны прапагандыст, палымяны змагар — такі быў гэты добры, мудры, чалавечны паэт. У сваёй творчасці ён адлюстравану барацьбу паміж сіламі змроку і сіламі святла. «Закон дабраты» — сэнс жыцця, шуканняў, мастацтва Элюара.

Поль Элюар (сапраўднае імя — Эжэн Эміль Поль Грэндэль) нарадзіўся 14 снежня 1895 года ў парызскім прадмесці Сан-Дэні ў сям'і служачага.

Раннія паэтычныя вопыты Элюара — «Першыя вершы» (1913—1918) і «Дыялогі бескарысных» (1914) — належалі да жанру інтымнай лірыкі, у іх раскрываюцца багаты ўнутраны свет юнака.

У снежні 1914 года Элюар быў мабілізаваны ў французскую армію, дзе служыў спачатку ў якасці санітара, а потым — салдата-пехацінца. Амаль чатыры гады правёў ён у агонах і прыфрантавых шпітальных, у 1917 годзе быў атручаны ўдушлівымі газами.

У вершах ваеннага часу Элюар адлюстравану горкі вопыт сваіх ровеснікаў — «чыстых душой» салдат з «чужой стрэльбай». Кароткія і выразныя замалёўкі ваеннага жыцця, насычаныя цёплым спачуваннем да чалавека, абурэннем вайной і агідай да яе, склалі зборнікі «Абавязак» (1916), «Абавязак і трывога» (1917) і «Вершы для мірнага часу» (1918). Жорсткасці і крывадушнасці вайны супрацьстаўляліся прыгажосць і высакародства чалавечых пачуццяў, надзея на шчасце, што прыйдзе калі-небудзь назаўсёды. У «свет аслеплены, свет аглушаны» паэт кідаў сваімі «Вершамі для мірнага часу» заклік «Працуй», бачачы ў ім выражэнне асноў чалавечага існавання, гарантыю надзеі, любові, хлеба.

Ідэя сацыяльнай ролі працы і брацтва з новай сілай гучыць у цыкле «Прыклады. Плён сноў. Патрэбы жыцця»:

...упрыгожваць прыроду
Хараством чалавечым —
Працаваць.

Пасля першай сусветнай вайны творчасць Элюара набывае складаны характар. Незадаволенасць буржуазнай рэчаіснасцю прыводзіць яго ў лагер дадаісцкай і сюррэалістычнай літаратуры. Аднак гэта быў памылковы, небяспечны шлях. Анархічны бунт дадаістаў і сюррэалістаў супраць старога буржуазнага грамадства і яго духоўных каштоўнасцей быў павярхоўны, неарганізаваны, а іх эстэтычныя ўстаноўкі («аўтаматычнае пісьмо») супярэчылі ўнутраным тэндэнцыям рэалістычнай паэзіі, адмаўлялі ідэйнасць і вобразнасць мастацтва.

Эстэтычная праграма сюррэалістаў аказала ўплыў на шэраг паэтычных зборнікаў Элюара 20—30-х гадоў. Яго вершы страчваюць якасці, якія былі ўласцівыя яго першым творам, — прастату і яснасць.

Аднак эстэтыка сюррэалізму перашкаджала свабоднаму развіццю паэтычнага таленту Элюара, паэта-мысліцеля цягнула да канкрэтнасці і жывасці пачуццяў, да шчырасці і непасрэднасці. Ён менш за ўсё быў захоплены індывідуалізмам і эгаізмам. Адзіноцтва, раз'яднанасць людзей уяўляліся яму страшнейшымі за пякельныя пакуты.

Ужо ў лепшых вершах зборніка «Горад тугі» (1926) шчырая лірычная ўсхваляванасць перамагае сюррэалістычную ўмоўнасць, выразна выяўляюцца характэрныя для поэзія Элюара лаканізм, афарыстычнасць, строгасць у адборы выяўленчых сродкаў.

У зборніку «Каханне. Паэзія» (1929) каханне зноў адцясняе элюараўскую сюррэальнасць, жывыя чалавечыя пачуцці пераадольваюць абстрактнасць і мудрагелістасць мыслення паэта. Вершы насычаюцца філасафічнасцю.

Тэма кахання займала цэнтральнае месца ў паэзіі Элюара канца 20-х — пачатку 30-х гадоў. Свет пачуццяў быў для паэта своеасаблівай абаронай ад буржуазнай рэчаіснасці. Натхнёная любоўная лірыка мела на ўвазе антытэзу паміж каханнем, дасканаласцю каханай і недасканаласцю буржуазнага ладу.

Але ўжо ў зборніку «Само жыццё» (1932) Элюар гаворыць аб немагчымасці абмежаваць жыццё толькі пачуццём. Разбураецца ілюзія, быццам каханне, якое стала паэзіяй, здольна ўзнесці паэта над «горадам ту-гі». Пяняцца «самога жыцця» аказваецца намнога шырэйшым, чым палкае і натхнёнае пачуццё. Сувязі Элюара з сюррэалізмам яшчэ больш паслабляюцца.

У перадваенныя гады паэт пакутліва блукаў па пуцявінах узрушанага і неўладкаванага свету, аб чым сведчаць яго зборнікі «Ружа для ўсіх» (1934), «Плада-носныя вочы» (1936), «Натуральная плынь» (1938), «Поўная песня» (1939). Адзінай надзейнай ніццю, якая правяла Элюара праз лабірынт разарванай свя-домасці да праўды гісторыі, было імкненне да пяшчоты і чысціні, мара аб шчасці і свабодзе.

У рэшце рэшт — цераз анархічнае бунтарства ма-ладосці, цераз «бясформную масу формаў бязглуздых» Элюар прабіўся да ваяўнічага рэалізму і гуманізму. Гэты шлях паэта знайшоў вобразнае выражэнне ў яго крылатай фразе: «Ад далягляду аднаго — да далягляду ўсіх людзей».

У абстаноўцы наступлення фашызму, стварэння Народнага фронту, нацыянальна-рэвалюцыйнай вайны ў Іспаніі Элюар уцягваецца ў барацьбу як паэт і грамадскі дзеяч, знаходзіць сваё месца ў радах пісьменнікаў-антыфашыстаў. У гэтым пераконвалі ўжо яго цудоўныя вершы аб рэспубліканскай Іспаніі — «Герніка» і асабліва «Лістапад 1936».

У канцы 30-х гадоў Элюар усё цясней звязвае свой лёс з французскімі рабочымі. Ён упэўнены, што будучае ўзначаліць новыя людзі, людзі нізоў («Мы існуем»). У цыкле «Адкрытая кніга» (1940) сузіральна-раздумлівыя інтанацыі ўступаюць месца загаднаму тону. «Жыць», «Крычаць» — такія характэрныя назвы маюць паасобныя вершы цыкла.

Мой крык аголены ўзнімаецца высока
На неагляднай лесвіцы надзеі,—

заяўляе паэт.

Другая сусветная вайна, акупацыя Францыі, удзел у Руху Супраціўлення ператварылі Элюара ў сапраўды вялікага нацыянальнага паэта.

Элюар мужнеў як грамадзянін, як чалавек і паэт у барацьбе за вызваленне французскага народа. Ён

быў адным з арганізатараў і актыўным дзеячам падпольнага літаратурнага фронту. Паэт супрацоўнічаў у нелегальным руху, складаў і распаўсюджваў лістоўкі, збіраў інфармацыю, наладжваў сувязі. Падрыхтаваны Элюарам калектывны зборнік «Гонар паэтаў» прагучаў як маніфест паэзіі Супраціўлення. У 1942 годзе паэт уступіў у Французскую камуністычную партыю.

Леншыя вершы Элюара 1942—1945 гадоў, аб'яднаныя ў шэраг цыклаў («Паэзія і праўда 42 года», «Сем паэм аб любові на вайне» і інш.), склалі пасля вызвалення Францыі зборнік «Твар у твар з немцамі». Паэзія Элюара ва ўмовах Супраціўлення набывае сацыяльна-гістарычную канкрэтную мэту. Выразна гучыць тэма сучаснасці. На змену ахопленаму разгубленасцю «Я» прыходзіць гордае «Мы». Пашыраецца дыяпазон пачуццяў лірычнага героя — чалавека дзеяння, мацнее адчуванне калектыву, пачуццё адказнасці за лёс людзей, вера ў іх сілу і будучыню. Менавіта цяпер Элюар, па словах Арагона, вырастае ў паэта, «у вуснах якога песня рабілася паветрам Францыі».

Лірыка Элюара ваенных гадоў надзвычай разнастайная. Яна ўвабрала ў сябе роздум паэта пра свой лёс і лёс радзімы, адлюстравала трагічную наўсядзённасць акупіраванай Францыі, уславіла герояў Супраціўлення. Верш Элюара «Апавяшчэнне» быў напісаны для падпольнага друку, але ён расклеіваўся на сценах дамоў Парыжа побач са спісамі байцоў Супраціўлення, якія былі прыгавораны нацыстамі да расстрэлу.

«Нянавісць наша — у імя любові!» — сцвярджаў Элюар у глыбока чалавечным выкрывальным вершы «Зброя гора». Як патхнёны гімн змагарам Супраціўлення гучаў верш «Мужнасць». Рысы новага чалавека з яго ўлюбёнасцю ў жыццё, з яго прынцыповасцю і гераічнай самаадданасцю, з гатоўнасцю ахвяраваць сабой дзеля вызвалення народа, уласцівыя вершу «Габрыель Перы» — аднаму з шэдэўраў лірычнай паэзіі XX стагоддзя.

У Элюара ёсць і ўласна сатырычныя, выкрывальныя вершы аб ворагах-фашыстах, здрадніках і іх хаўрусніках — «Гімн нацыстаў», «Тунія і злосныя», «Прадаўцы індальгенцый». У цяжкі, змрочны час акупацыі паэт гаворыць аб слабасці катаў («Апошняя ноч»). Сіла заўсёды на баку жыцця, а не смерці.

Хрэстаматыйным стаў славыты праграмы верш

Элюара «Свабода». На першы погляд ён уяўляе сабой пералік самых звычайных вобразаў, паняццяў і прадметаў, якія думка аўтара асацыіруе са святым імем «свабода». Аднак усё тут больш складана. У вершы выразна гучыць думка аб тым, што чалавек народжаны, каб пазнаць свабоду. У злавесных умовах фашысцкай акупацыі, турмаў і канцлагаў верш «Свабода» гучаў як гімн, як заклік да барацьбы за вызваленне Францыі. Ён быў на вуснах мільёнаў суайчыннікаў паэта — ад школьнікаў да партызан макі.

Канкрэтнаму і суроваму зместу патрыятычнай лірыкі Элюара поўнаасцю аднавідала простая, даходлівая структура верша, строгі рытмічны лад.

Патрыятычныя баявыя вершы Элюара былі грознай зброяй у руках партызан і байцоў Супраціўлення. Гітлераўцы ўбачылі ў цыкле «Паэзія і праўда 42 года» «небяспечную лістоўку» — вершы Элюара выклікалі ў захопнікаў нянавісьць і страх.

У пасляваенныя гады Элюар стаў трыбунам народных мас, адным з вестуноў барацьбы за мір і дружбу паміж народамі. Яго важнейшыя паэтычныя кнігі апошняга дзесяцігоддзя жыцця — «Белакрылыя швачкі» (1945), «Безупынная паэзія» (1946), «Гарачая прага жыць» (1946), «Лішні час» (1947), «Палітычныя вершы» (1948), «Урок маралі» (1949), «Прысвячэнні» (1950), зборнік выбранага «Вершы для ўсіх» (1952) — садзейнічалі згуртаванню людзей добрай волі, разрадцы міжнароднай напружанасці, стварэнню мірнага клімату ва ўсіх кутках нашай планеты.

З усёй выразнасцю вызначылася творчая эстэтычная пазіцыя Элюара. У вершы «Мэтаі паэзіі павінна быць практычая ісціна», іранічна прысвечаным яго «патрабавальным сябрам» — прыхільнікам сюррэалізму і «чыстай паэзіі», Элюар бачыць грамадзянскае прызначэнне паэзіі і сапраўднае прызвание паэта ў тым, каб «свет растлумачыць і перайначыць». Паэт хоча знайсці такія словы, якія ўмацоўвалі б веру людзей у перамогу радасці жыцця, у сілу паэзіі, дапамагалі б ім у пераўтварэнні свету («Усё сказаць»).

У пасляваенную творчасць Элюара ўладна і нястрымна ўваходзіць гістарычны аптымізм, яго патхняе вера ў перамогу светлых сіл над змрокам, смерцю і злом. Героі яго вершаў — друкары, шахцёры — забастоўшчыкі, вязні фашысцкіх турмаў, непахісныя грэчаскія партызаны і іспанскія падпольшчыкі, камуні-

сты Луіс Карлас Прэстэс, Марсель Кашэн, Жак Дзюкло.

Элюар двойчы — у 1950 і 1952 гадах — наведаў Савецкі Саюз. Французскі паэт быў вялікім сябрам савецкіх людзей. Свае пачуцці да нашай краіны ён выказаў у вершы «СССР — надзея наша».

Элюар быў актыўным удзельнікам руху прыхільнікаў міру, дэлегатам многіх міжнародных кангрэсаў. У паэме «Аблічча міру» (1951), якая была створана як паэтычная рэпліка да малюнкаў Пабла Пікасо, ён адлюстравваў веліч барацьбы народаў за мір. «Аблічча міру» — узор эпічнай паэзіі сацыялістычнага рэалізму.

Жыццёвы шлях Элюара завяршыўся 18 лістапада 1952 года.

У 1953 годзе яму пасмяротна была прысуджана Міжнародная прэмія міру.

Лепшыя вершы Элюара трывала ўвайшлі ў скарбніцу сусветнай паэзіі.

Элюар — не лёгкі для чытання паэт. Як ні парадасальна, адна з прычын гэтага — прастата, надзвычайны лаканізм элюараўскага верша. Імкнучыся назбегнуць лішніх слоў, паэт нярэдка даводзіў свае вершы да такой сцісласці, што паасобныя радкі ўяўляюцца нам загадкавымі.

Як і большасць яго сучаснікаў у Францыі, Элюар па пракладу Г. Апалінэра адмовіўся ад знакаў прыпынку, лічачы, што яны разбіваюць рытм верша і звужаюць яго лагічна. Але падобная практыка не характэрная для беларускай і ўвогуле славянскай паэзіі.

На беларускую мову дагэтуль былі перакладзены толькі паасобныя вершы Поля Элюара. Кніга «З табой» — першае найбольш поўнае выданне твораў гэтага выдатнага мастака слова.

Б. Міцкевіч

ПЕРШЫЯ ВЕРШЫ

1913—1918

НАПАЎГОЛАСУ

Як пацяплела сёння ўвечары!
Як зоры зіхацяць!
І ранак заўтра будзе ясны
Над вуліцай Версаль.
Пагодна будзе...
(А спеў ляціць-губляецца, як шар).

Калі пагодна, як прыгожа!
Выходзіць з дому ў гэты ранак
І ведаць — поўдзень прынясе
Канец рабоце доўгай...
(А спеў ляціць-губляецца, як шар).

Калі іду я гэтай вуліцай,
Здаецца — я на вёсцы дзесьці.
Якія светлыя тут вілы,
Мне сапраўды ўсё гэта міла!
(А спеў памёр, згубіўся спеў.)

1914



Дзяўчынка ў Парыжы. Прыехала з дому:
Парыж — гэта грукат. Парыж — гэта гоман.
Па вуліцы крочыць дзяўчынка-птушынка.
А грукат, як лівень—
няма яму ўшынку.

Дзяўчынка-птушынка стаіць ля сцяны,
Ідуць эlegantныя, ў глянцы, паны.
І стук яе сэрца пячутны нікому.

1915

МОЙ АПОШНІ ВЕРШ

Напісаў я зямлю ў маркоце,
Дзе людзі ўзнімалі палацы.
За радасцю гнацца і гнацца.
Напісаў я зямлю ў маркоце,
Дзе людзі ўзнімалі палацы.

Напісаў аднатоннае неба,
Караблі на бясконцым моры,
І снег, і вецер, і ліўні...
Напісаў аднатоннае неба,
Дзе людзі ўзнімалі палацы.

Змарнаваў я і дні, і ночы
Работы сваёй і спачынку —
І нікога не ўзбунтаваў я.
Ні аб чым не прасіце, шчасліўцы!
Буду ступаць я ў дзверы агню.

1917

АБАВЯЗАК І ТРЫВОГА

1917

ВЕРНЫ

З нашай спакойнай вёскі,
Дарогай крутой і цяжкой,
Ідзём да крыві і да плачу,
Чыстыя самі душой.

Ціхія, цёплыя ночы.
А мы для каханых сваіх
Захоўваем вернасць святую,
Надзею: застацца ў жывых.

* * *

На досвітку — зноў у дарогу.
У гэтым — наша слодыч і нядоля наша.
Мы рады, што і ў дождж, і ў вецер
Знайшоўся цёплы кут,
дзе можна адначыць і выціць.

Мае сябры гарластыя вытрэсваюць у хаце шынялі.
І ў прадчуванні пчасця,
Што прыйдзе калі небудзь назаўсёды,—
Яны крычаць, рагочуць.
І зухаватасцю сваёй палюхаюць
марозны холад ночы.

* * *

Турбуе мяне апусцелае неба
І дождж, што ўсіх нас да ніткі прамочыць.
Я крочу і думаю: шчасце вялікае
Нас ахапіла б, калі б захацелі мы!

Абавязак, трывога. Яны раздзіраюць
Жыццё маё напалам.
І цяжка мне, цяжка ў гэтым
Шчыра прызнацца вам!

Лісце ўдыхаю на поўныя грудзі.

На небе адкрытым ластаўкі лёгкія
Радуюць нас, летуценні прыносячы...
Мроіцца мне надзея спакойная.

ВЕРШЫ ДЛЯ МІРНАГА ЧАСУ

Ліпень 1918

Свет аслеплены,
свет аглушаны

I

Цяпер жанкі шчаслівыя ізноў!
Муж вяртаецца з сонцам,
Ён пранізаны ўвесь цеплынёй.
«Добры дзень!» — і ён дзіва сваё абнімае,
І смяецца — ён у хаце сваёй.

II

Нарэшце! Грудзі дыхаюць свабодна,
Мая святая жонка, час мінуў нягодны,
Калі ішоў я з ім, ды з ім, спіны не разгінаў,
Вінтоўку, сумку — наша ўсё жыццё — цягаў.

III

Больш за ўсіх таварышаў на свеце —
О, сябры!
Наймiлейшыя цяпер для сэрца — жонка, дзеці,
За сталом сям'я і ціша на двары.
О, сябры!

IV

Ты ў атаку хадзіў у натоўне,
Ты снаць валіўся ў натоўне.
А цяпер на шлюбным ложка, сярод ночы,
Мацней, чым храненне тысячы глотак,
Цябе ўзбударажыць подых жаночы.

V

Маё дзіця капрызнае. Ну, што ж —
Я ўсё зраблю, чаго малое хоча.
Маё дзіця харошае, прыгожае,
Смяюся і гляджу яму у вочы.

VI

Працуй.

Праца маёй галавы і маіх натруджаных рук,
Праца прыроды, рабочай скаціны праца,—
Гэта жыццё і надзея усіх дзён,
Наша любоў,

хлеб надзённы.

Працуй.

VII

Каханая, хай расцвітае
Белая ружа твайго малака.
Каханая, хутчэй ператварыся ў Маці,
Ствары дзіця з маім абліччам...

VIII

Доўгі час мне быў непатрэбен твар.

А цяпер

Ёсць твар у мяне, каб быць каханым,
Ёсць твар у мяне, каб быць шчаслівым,

жаданым.

IX

Шукаю закаханую,
Дзяўчыну закаханую,
Дзяўчыну ў сукенцы блакітнай.

X

Мне сняцца ўсе красуні,
Што гуляюць улетку, начамі,
Пад наглядам
Маруднага месяца.

XI

Зіхаценне пладоў асвяціла мой сад,
Гэта дрэвы красы, пладаносныя дрэвы.
Я працую, я ў садзе адзін,
І няркае сонца гарыць на руках, на маіх.

ПРЫКЛАДЫ

1921

РАБОЧЫ

Угадваць у дрэвах дошкі,
Дарогі ў гарах прадбачыць,
У лепшым узросце — узросце сілы —
Гліну мясіць, жалеза ткаць
І ўпрыгожваць прыроду
Характвом чалавечым —
Працаваць.

МАСТАЦТВА ТАНЦА


Кволы дождж трымае чарапіцу
Раўнаважана. А танцорка
Не навучыцца ніколі
Ліцца і скакаць,
Як дождж.

ПРЫГОЖАЕ

Дзівоснае ў шчасці,
Пачварнае ў горы,
Бачнае для сляпых.



Першае каханне... Васемнаццацігадовы паэт
і яго нявеста Галá — Алена Дзяканавá.
Клавадэль, Швейцарыя, 1913.



Поль Элюар з бацькам. 1915.

Патрэбы жыцця

ЛЯНОТА

Я лямпу закінуў у сад, каб стала святлей у садзе,
і лёг. Грукат усё ўзбунтаваў навакол. Спяць мае вушы.
Грукае ў дзверы мае святло.

СІЛА

Рукі, рукі яго — галіны без лісця, яны,
як карэніе цяжарнага неба і кветак заморскіх,
рукі чыстыя, нібы ўзоры марозу.

Плён сноў

КУПАЛЬШЧЫЦА Ў ГАМЕ АД СВЕТЛАГА ДА ЦЁМНАГА

Той жа дзень у перадвячэрнім зроку. Лёгкая, ты
ледзь прыкметна варухнулася, і гэтак жа лёгка вару-
шацца і мора, і пясок.

Здзіўляе нас лад рэчаў, і каменяў, і празрыстых
адценняў, і хвілін. Ды цень знікае, і з ім знікае па-
кутлівы прысмак чагосьці няяснага.

Вечар, высакародна афарбованае неба. Усё на све-
це задрамала ў агні. Агонь згасае.

Вечар. На моры больш няма святла, і як у стара-
жытныя часы, магла б ты ўлегчыся на хвалі і заснуць.

ГОРАД ТУГІ

1926

Маленькія праведнікі

I

Над домам смеху
Птушка ўсміхаецца ў крылле.
І гэтакі лёгкі свет,
Што на месцы яму не сядзіцца,
Такі ён вясёлы,
Што ўсяго яму хапае.

VII

У сіло жыцця твайго трапіла прырода.
Дрэва — цень твой — адкрывае цела: неба.
У дрэва — голае глебы, жэсты ветру.
І ўсё, што вымаўляеш,— у цябе за плячыма дыхае.

VIII

Яна не хоча нікога ні разумець, ні слухаць,
Яна смяецца, хаваючы жахлівасць сваю ад сябе
самой,
Яна маршыруе заўсёды пад аркамі ночы,
І ўсюды, дзе толькі бывае,—
Яна пакідае
Рэчаў разбітых сляды.

Х

Незнаёмка, мела яна найбольш пажаданую форму
І ў мяне нараджала турботу — быць чалавекам.
Я глядзеў на яе, я губляў яе, доўга цягнеў,
І туга мая — кропелька сонца ў сцюдзёнай вадзе.

ВОЧЫ ІХ ЗАЎСЁДЫ ЯСНЫЯ

Дні марудліваеці, дні дажджу,
Дні разбітых люстраў, згубленых іголак,
Дні павекаў цяжкіх — у агарожы небасхілу,
Гадзін самотна пудных — палону дні.

Дух мой зіхацеў надоечы ў лістоце,
Але ён сёння голы, як каханне —
Забыў зару і, галавой паніклы,
Ён сузірае цела паслухмянае і марнае.

Аднак, я бачыў вочы самыя прыгожыя
Сярэбраных багоў, з сапфірам у руках,
Багоў сапраўдных — птушак над зямлёй
І над вадой, я іх убачыў!

І крылы іхнія — мае! Нішто не існуе,
А толькі іх палёт: ён гоніць прэч маю тугу.
То зор палёт, святла палёт,
Палёт зямлі, камення, вод.
На хвалях крылаў — на жыцці і смерці —

Трымаецца мая жывая думка.

КАХАННЕ. ПАЭЗІЯ

1929

*Маёй Галі — гэта кніга,
якая не мае канца*

На пачатку пачаткаў

* * *

Я сказаў табе гэта для хмарах,
Я сказаў табе гэта для дрэва на беразе мора,
Для кожнай хвалі, для ітушак у лісці,
Для перастуквання каменьчыкаў,
Для блізкіх рук,
Для вока, якое становіцца тварам і краявідам,
Бо сон яму вяртае неба яго колеру.
Я сказаў табе гэта для выпітай ночы,
Для агарожы прыдарожнай,
Для расчыненых вокнаў, для ілба адкрытага,
Я сказаў табе гэта для думак тваіх
і для слоў тваіх,
Бо давер і пяшчота застаюцца заўсёды ў жывых.

* * *

Каханая, каб зразумець мае жаданні,
На небе слоў ты вушны запалі свае, як зорку.
Твае начныя пацалункі,
Барозны рук тваіх вакол мяне,
Як полымя ў прыкметах перамогі.
І прывіды мае
Няспынныя і светлыя.

Калі ж цябе няма са мной,—
Мне сніцца сон, што гэта ўсё я сню.

* * *

Ад маёй адной-адзінай ласкі
Ты ва ўсім сваім заззяла бляску.

* * *

Зямля ўся сіняя, як апельсін,
Памылкі ніякай няма — словы не маняць,
Яны не дазваляюць больш спяваць —
А толькі ў пацалунках слухаць адно другога.
Шаленства закаханых!
Яна, як вусны, злітыя з маімі,
Усе сакрэты, ўсе уменскі.
Спагадліва адзенне прыкрывае
Яе аголенае цела.

Забушавалі восы зелена,
Зара на шыю надзявае
Каралі вокнаў.
Пад крыламі схавана лісце,
Усе сонечныя радасці ты маеш,
Усё сонца на зямлі —
На ўсіх шляхах тваёй красы.

* * *

Яна нада мною схіляецца.
Неспакушанае сэрца!
Хоча ўбачыць, ці кахаю я,

І даверліва сціхае.
Пад хмурынкамі навекаў
Яе галава засынае ў маіх далонях.
Дзе ж мы цяпер?
Адно непадзельнае:
Жывыя, жывыя,
Жывая, жывы!
І мая галава ў яе сны пакацілася...

САМО ЖЫЦЦЁ

1932

ЛЕДЗЬ ЗМЕНЕНАЯ

Бывай, туга!
Туга, дзень добры!
Ты знаходзішся ў лініях столі,
Ты знаходзішся ў вачах, якія я кахаю.
Ты не самае горкае гора,
Бо самыя бедныя вуены
Ўпрыгожыла ўсешкай.

Туга, дзень добры!
Каханне целаў мілых,
Кахання сіла,
Ласкавасць твая ўзнікае
Страшыдлам без цела,
Галавой падманутай,
Туга з прыгожым абліччам!

НОЧЧУ НОВАЙ

Жанчына, з якой я жыў,
Жанчына, з якой я жыву,
Жанчына, з якой жыць буду,
З'явіся ў чырвоным манто,
У чырвоных пальчатках і ў масцы чырвонай,
І ў чорных панчохах,
Як доказ таго, што бачу я цела тваё...
Чысціня непадробная, о, першароднае ўбранне,
ўбранне,
Грудзі. О, сэрца маё!

УСЕ ПРАВЫ

Прыкінься

Ценем свежым красак веснавых,
Самым кароткім днём і самай доўгай ноччу,
Перадсмяротнаю пакутаю таго, хто ўбачыў прывід
восені,

Водарам ружы і мудрым апёкам крапівы!
Расцялі празрыстыя палотны
На паляне тваіх вачэй,
Пакажы злачынствы агню, плён яго натхнення,
Вырай попелу яго!

Пакажы, як з'ява няясная
Змагаецца са стрэлкамі гадзінніка,
Пакажы твае раны, што праўда нанесла,
Непахіснасць клятвы —

Сябе пакажы!

Не бойся, з'явіся ў крышталёвым адзенні,
Тваё ж хараство безупыннае.
У вачах тваіх слёзы пяшчот і усмешак,
У вачах тваіх няма нічога ўтоснага,
Няма граніц.

НЕАБХОДНАСЦЬ

Без асаблівых цырымоній на гэтай зямлі,—
Побач з людзьмі, якія захоўваюць
Лагоднасць і абьякаваець
І ў гушчары утульных няшчасцяў,
І зусім недалёка ад сапраўднай дарогі,
І пад пылам самых сур'ёзных спраў,—

Я высвятляю адносiны:

Памiж мужчынам i жанчынай,
Памiж расплаўленым сонцам i гудзеннем вулля,
Памiж зачараванымi пячорамi i белай завiрухай,
Памiж рогатам да слёз i сiнiмi кругамi пад вачыма,
Памiж геральдычнай птушкай i маладзiчком часнаку,
Памiж свiнцовым дротам i скавытаннем ветру,
Памiж мурашкамi ля калодзежа i доглядам

кустоў малiны,

Памiж падковай i кончыкам пальца,
Памiж кавалкам халцэдона i шыкоўнай зiмой,
Памiж цярноўнiкам i наяўнасцю мiмiкры,
Памiж соннай артэрыяй i спектральным аналізам солi,
Памiж вечно-зялёнай хвойi i галавой пiгмея,
Памiж рэйкамi i рыжым голубам.

Памiж мужчынам i жанчынай,
Памiж маёй адзiнотай i табой...

ДА СПАТКАННЯ

Перада мной рука, што разганяе навальнiцу
I расплятае вяночкi плюшчу,
i прымушае iх квітнець.

Цi ж гэта не твая рука, цi ж гэта не сiгнал.
Калi трапеча цiшыня ў струменях —
У глыбiнi калодзежаў, у глыбiнi свiтання?

Не сумнявацца, не здзiўляцца! Цi ж гэта не твая
рука
Прысягае на кожным лiсточку, падстаўляе да сонца
далонь!

Цi ж не твая рука бярэ у сведкi сонца
I клянецца: прымаць спакойна кожны лiвень i патап

Без ценю ўсіх маланак праляцеўшых!
Ці ж гэта не твая рука ў маланкавым ўспаміне
сонца?

Ты сцеражыся! Шлях да скарбу згублены.
Начныя птушкі нерухомыя ў сваім убранны —
І гэта знак бяссонніцы з аголенымі нервамі...
Ці ж не твая рука — у змроку абыякавая —
Губляе краявіды?

Кожная рэчка ў маленстве знаходзіць чароўнасць,
Кожная рэчка з купання вяртаецца.

Аўтамабілі ашалелыя сваімі коламі змятаюць
грудзі площчаў.

Ці ж не твая рука выгінаецца колам
На площчах, якія ўжо болей не верцяцца?
Твая рука ад сябе адхіляе хвалі пяшчотаў,
Твая рука ад сябе адхіляе мой давер,
бесклапотнасць маю.

Твая рука! Яна ніколі
не зможа мяне адхіліць ад цябе.

САМА ЛЁГКАСЦЬ

Ласкаваець твая, няўдачы твае і мяккая гордасць,
Казачная геаграфія позіркаў і пяшчот,
Арганнае чараўніцтва,
Змяшанне рук і вачэй,
Траў і снягоў,
Траў і вясны,
І нябачнага трымцення мора над імжой.
Змяшанне цішыні і тваёй магнетычнай яскравасці,

І ветру, які прыносяць да вуснаў прысмак
маладосці
І далёкага пацалунка,—

Ветру, які зняпацку зрывае з цябе адзенне.

КРЫТЫКА ПАЭЗІІ

Вядома, я ненавіджу царства буржуяў,
Царства шпікоў і папоў!
Але ў сто разоў мацней я ненавіджу людзей,
якія не ненавідзяць яго
Гэтаксама, як я,
Ўсёй душою.

Я ў твар плюю нігчэмнаму пігмею,
Які не палічыць вышэйшай за ўсе мае вершы
гэту Крытыку паэзіі.

ПЛАДАНОСНЫЯ ВОЧЫ

1936

* * *

Прысвячаецца Пуш

Не, немагчыма
Ведаць мяне лепей, чым ты.

Мы апускаемся ў вочы твае, як у сон.
З табой, удваіх.
Мне вочы твае падарылі агонь,
На зайздрасць усім начам.

Я вочы твае знайшоў, нібыта дарогу,
Яны чалавеку ў дарозе даюць
Свабоду ад зямнога прыцягнення.

Мяняецца ў тваіх вачах аблічча
Усіх тых, хто адкрывае перад намі
Нязмернае адзіноце.
Не, немагчыма
Ведаць цябе лепш, чым я!

СВАБОДНЫЯ РУКІ

1937

ГЭТА ЯНА

На зялёнай зорцы газона — яна,
У гэтым пакінутым доме — яна.
На вуліцы гэтай змрочнай — яна.

Гэта яна сярод дзікуноў,
Гэта яна ў гэтым сэрцы, што літасці просіць.
Гэта яна — стаіць там на снэзе:

Заўсёды за мураванай сцяной,
Нібы на дне глыбокага яру.

РУЖА-ДРЭВА

Год урадлівы. Зямля набракла.
Вылілася неба на палі.
На траве, як жывот акруглай,
Запалала ружамі раса.

АДЗІНОКІ

Я мог бы ў самоце жыць
Без цябе...
Хто сказаў гэта?

Хто гэта можа жыць без цябе
Ў самоце,
Хто?!
Жыць насуперак жыццю,
Насуперак сабе?

Ноч надыходзіць.

Як празрыстая глыба,
Я зліваюся з ноччу.

НАДВОР'Е, ЯКІМ ЯНО БЫЛО 14 САКАВІКА

Заклінальнік птушак, любімец дзяцей,
Я чакаю вясны.
І сонца іголки
Шыюць вэлюм шаўковы світаня.

Ізноў гляджу на сваю маладосць
Між колераў лёгкіх
Першых красаванняў —

На ўзбярэжжы першых траў,
Дзе вада ў святло пераходзіць.

НАТУРАЛЬНАЯ ПЛЫНЬ

1938

ЛІСТАПАД 1936

Зірніце, як працуюць будаўнікі руін —
Учэністыя, тлустыя, бязглуздыя і змрочныя.
Для дабрабыту ўласнага ўсё б знішчылі на свеце:
Ім растаптаць бы чалавечую душу
І ўсё высокае спаліць датла!

*

Прывычным можа стаць усё.
Апроч тых птушак алавяных,
Апроч нянавісці іх да святла,
Апроч таго, каб уступіць ім месца.

*

Гаварыце пра неба! Неба ўжо чыстае,
Нас не хвалюе, што восень прыйшла.
Гаспадары аж ботамі тут грукаюць.
Забылі мы пра восень,
Забудзем і сваіх гаспадароў.

*

Горад убывае, акіяні паўстае
з кроплі выратаванай вады,
З аднаго дыяменту, адшліфаванага зарой.
Мадрыд — горад прывычны для тых, хто пакутаваў
Ад жахлівага дастатку, ненавіснага для нас:
Мы пакутавалі ад галечы, без якой няма дастатку.

*

Хай рот да праўды вернецца сваёй!
Усмешка і дыханне — звенні звязанья.
Адкідвай, чалавек, бязглуздзіцу свайго мінулага!
І чалавеку чалавек хай будзе братам,
І розуму дасць крылы вольныя!

ЗБОРШЧЫЦА ЯЗМІНУ

I

Светлыя грудзі яе ў кусты апускаліся,
Быццам на рогі раніцы яснай,
Быццам крыніца,
Быццам нос карабля.

II

Рукі яе амаль не прыкметна
Да гнуткіх галін дакраналіся.
Яна працавала ў спякоту,
Напаўголая,
Са скрытнасцю звонкіх ільдзінак.

III

За межамі яе сілуэта
Зямля і неба старэлі.

IV

Яна збірала зоры
Там, дзе іх не бывае.
Нястомна яна збірала
Ў вогнішчы пырскі вады.

ДАКЛАДНАСЦЬ ЧАЛАВЕЧАГА СЭРЦА

О, дакладнасць чалавечага сэрца!

Усе адценні хараства,
Адточаныя формы і выкрутасы іншыя,—
Ўсё толькі для таго,
Каб простаю дарогаю ісці да мэты.

Дакладнасць
Няўмольнага прасоўвання праз гушчы
Размоў і пацалункаў выпадковых,
Устойлівасць асноў
У розумах мужчын,
жанчын,

І дзіўнасць контураў аблокаў,
Якой няма за межамі аблокаў.

СЛОВЫ-МАЛЮНКІ

Прысвячаецца Пікасо

Каб усё зразумець:
Нават дрэва — будучы човен,
Дрэва — ўцеху яшчарак і ліянаў,
Зразумець агонь для сляпога,

Каб зліць у адно крыло і расу,
Сэрца і хмару, дзень і ноч,
Акно і зямлю неабсяжную.

Каб сцерці
Грымасу нікчэмнасці,
Што заўтра будзе купацца
ў золаце;

Каб адсячы
Крыўлянне
Гігантаў, задаволеных сабою;

У імя вачэй усіх на свеце,
Адлюстраваных ва ўсіх вачах,

Убачыць, што ўсе жывыя вочы —
Прыгожыя,
Як свет вялікі, увабраны імі.

Каб людзі ўсе смяяліся шчасліва
Ад спякоты і холаду,
Ад смагі і голаду;

Каб словы
Былі шчодрыя,
Быццам абдымкі;

Каб спалучыць
Купальшчыцу і раку,
Крышталь і танцорку маланкавую,
Світанне і набраканне грудзей,
Жаданне і дзіцячую слухмянасць;

Каб жанчыне
Самотнай, задуменнай
Даць абрысы вяшчотаў,
Якія ёй сняцца;

Каб даць пустыням цень —
Замест пустыні,
У якой
Жыве мой цень...

Даброты
Ўласныя
Аддаць,
Любоў
Маю
Аддаць.

Правы і абавязкі бедняка

ЗМРОК МЕСЯЦА СТУДЗЕНЯ

Змрок месяца студзеня. Ледзь тлее надзея аб волі
У глыбіні вачэй. Там зара, як пустая бутэлька...

ВЫІНІК

Сам ён дзіву даецца, што дагэтуль жыве.
Ён пакідае ў лапах галечы
Сутнасць свайго існавання.

Яго матылёчкі пагаслі,
Летнія дні змізарнелі,
Зоры яго патанулі.
Яго жанчыны, дзеці і мужчыны — мёртвыя
Таму, што больш яго не бачаць.

У яго за спіною — туман,
З гэтае хвіліны ён — нічый,
Ён загінуў.

ПАГАНАЕ СЛОВА

Грашам наяўным варта давяраць,
Як сонцу, што схавана:
Грашам наяўным, як зямлі бязвокай,
Як холаду, дзе грэюцца
адны плюгаўцы-чарвякі!
Грашам наяўным... Нават і давер
Паўзе да іх на пузе па паркеце.

Кроў! Нават і яна саткана з грошай.
І на зямлі не знойдзеш чалавека,
Які ні разу,
Ні разу грошай не трымаў у пальцах!

ПОЎНАЯ ПЕСНЯ

1939

МЫ ІСНУЕМ

Ты бачыш вечар: ён выйшаў са шкарлупіны сваёй,
Ты бачыш лес, захутаны ў прахалоду.

Ты бачыш дол у воблаках марудлівага неба,
Высокі снег, як мора,
І мора — вышынёю да нябёс.

І дасканаласць каменя, ласкавасць дрэў,
І гарады ты бачыш у пазалоце смутку,
Дзе тратуары просяць прабачэння.
Глядзіш на плошчу — там у адзіноты статуя свая,
Яна ўсміхаецца. Ёсць у кахання свой адзіны дом.

І бачыш ты звяроў —
Двайнятак-хітруноў: адзін з'яўляецца
ахвяраю другому —
Браты нявінныя — змяшаліся іх цені
З пустэчаю крыві.

Ты бачыш мілае дзіця, калі яно гуляе і смяецца,
Яно зусім маленькае
і нават менш
Ад птушаняці на галінцы дрэва.
Ты бачыш краявід, ён мае прысмак масла,
Няма там для каменя месца.

Зямля
ўсю зеляніну лету аддае, а лета ўсю зямлю
пладамі засцілае.

Жанчыны выйшлі з люстра старажытнага,
Табе прыносяць маладосць сваю
і веру ў маладосць тваю,
Адна ахутала цябе празрыстым вэлюмам —
Ты ўпотаі бачыш свет,
свет без цябе.

*

Ды з намі будзе жыць усё!

Звяры лясныя — мае штандары,
Даліны, добрыя мае прыгоды,
Лісцё — карысная заслона гарадоў,
Вас павядуць наперад людзі.

Так, людзі! Знізу — пот, і кроў, і слёзы,
Але ў душы — вялікія надзеі.

І бачу: людзі, чулыя, патрэбныя,
Скідаюць з плеч ярмо нікчэмнае, як смерць.
Адначываюць радасна пад шлох сонца.

БЕЗУПЫННАСЦЬ ПАЭЗІІ

Вачыма і пальцамі я вывучаю: усменкі,
На досвітку травы дрымотныя —
Яны ўстаюць, калі набліжаецца статак:
Грудзі, якія забыліся на голад
І сорам;
Жанчыну — супольніцу чую
Каханьня млявага і каханьня небывалага,

Жанчыну, якая прыслухоўваецца
Да жыцця, да плачу,
Да зялёнай выспы цішыні.

Вачыма і пальцамі я вывучаю ўсешкі,
Я адлюстроўваю іх.
Хто яны, пяшчотныя істоты,
Якія расе ўсміхаюцца
І мой спакой сцерагуць?

Сонца мякчэй за кратовую шкурку,
Віхор закруціўся, упаў на лоб.
Нерухомая ноч зламана,
Скінута гордая маска,
Разваліўся ланцуг.
Разгортваецца ліст.
Працяг маёй усешкі —
Вочы мае і пальцы.
Маладосць наша з ласкай
Нараджае зару над зямлёй.

АДКРЫТАЯ КНІГА

1940

ЖЫЦЬ

Мы рукі маем — вы і я, каб іх з даверам аддаваць.
Наце вам руку маю, я вас далёка павяду.

Я жыў на свеце шмат разоў,
змяняўся нанова мой твар
З парогам кожным, з кожнай новаю рукою.
І адраджалася вясна, па звычцы,
Яна захоўвала і для сябе, і для мяне
часовы снег,
Смерць і нявесту будучую —
Са сцінутымі і расслабленымі пальцамі пяццю.

Мае гады заўсёды мне дарылі
Жаданне новае для іншых жыць
І кроў у сэрцы мець — для іншых сэрцаў.

Ах, я празорлівы хлапчук! Быў і застаўся ім,
Калі гляджу на белату дзяўчат слабых, сляпых:
Яны, паверце, прыгажэй за месяц бледны, тонкі,
Бо ён стаіўся адлюстроўваць шляхі жыцця.
Шляхі жыцця! Дарогі дрэў, імхоў,
Туману і расы,
І цела юнага, якое не ўзыходзіць адзінока
На прыступкі сваёй зямлі;
Яго люляюць вецер, холад, дождж,
Стварае лета з хлопчыка мужчыну.
Доблесць мая — жыць у кожнай руцэ.

Есць адна толькі смерць — адзіноцтва.
Ад пяшчоты да ярасці, ад ярасці — да яснасці
Я ствараю самога сябе і жыву ў істотах усіх,
Я — ва ўсіх порах года, у сонцы, ў аблоках.
Мінаюць сезоны, а я — малады,
І дужасць мая ад таго, што жыву.
Я — заўжды малады! Над маімі руінамі
кроў палае мая.

Нашы рукі патрэбны для іншых рук.
Самай большай спакусай будзе наша любоў:
Гэтак пушча вяртае радасць пушчы другой,
І зямлю сваю — небу, неба — ночы такой,
Дзе рыхтуецца дзень несканчоны.

КРЫЧАЦЬ

І стала ўсё прасцей:
Хлусні незразумелыя пейзажы я перакуліў,
І жэсты цьмяныя, і дні пустыя я перакуліў.
Закінуў я за край зямлі дурныя чуткі байкі —
Пачаў крычаць!
Раней тут гаварылі вельмі ціха: ўсе гаварылі
і пісалі
Занадта ціха.

Рассунуў я граніцы крыку,
І стала ўсё прасцей.
Я ў смерці адабраў той погляд на жыццё,
З якім яна свет засланыла ад мяне.

Адзін адзіны крык —

Падманаў столькі знікла,
Што ўжо ніколі больш не знікне
Усё, вартае жыцця! x

Цяпер я добра разумею:

Лета

Пяе пад брамаю марозу,
Пад броняю варожасці гараць
Чатыры поры года ў маім сэрцы.
Чатыры поры года, людзі, зоры —
Адчулі, трапяткія, сваю роднасць,

Мой крык аголены ўзнямаецца высока
На неагляднай лесвіцы надзеі.

І полымя аголенага сіла

Папчотную і жорсткую дае мне дужасць.

Вось яблык спее, яркі ад халоднага світання,
Пакрыты інеем гарачым поту.

Вось на прасторы шчодрым

Спяць летуценнікі адны.

Дзівосны час! Усё мацнеюць крыкі,

І летуценнікі спакойна могуць спаць,

Закалыханья, загорнутыя ў словы,

Якія мне святло прыносяць.

Я ўпэўнены:

у кожны момант Шчасце,

Як продак і дзіця маёй любові,

Маёй надзеі,—

Крынічыць у маім гарачым крыку,

Імкнецца да вышынь

у пошуках другога клічу:

Ягоным рэхам будзь ты, покліч мой!

ПАЭЗІЯ І ПРАЎДА 42 ГОДА

1942

СВАБОДА

На сшытках маіх вучнёўскіх,
На парце маёй, і на дрэвах,
І на пяску, і на снезе —
Пішу тваё імя.

На ўсіх друкаваных аркушах
І на старонках белых,
На камні, крыві і на попеле —
Пішу тваё імя.

На пазалочаных зданях,
На зброі байцоў адважных,
На каралеўскіх каронах —
Пішу тваё імя.

На джунглях і на пустэльных,
На гнёздах, на ракіце,
На водгуллі маленства —
Пішу тваё імя.

І на дзівосах ночы,
І на скарынцы хлеба,
І на заручынах весніх —
Пішу тваё імя.

На ўсіх пералівах блакіту,
На сонцы, застылым у сажалцы,

На возеры ў месяцы ясным —
Пішу тваё імя.

І на палях і на небе,
На крылах залётных птушак,
На ценях млыноў крылатых —
Пішу тваё імя.

На кожным парыве світаньня,
На моры, на караблях,
На горнай шалёнай кручы —
Пішу тваё імя.

На белай пене аблокаў,
На цяжкасцях навальніцы
І на дажджы беспрасветным —
Пішу тваё імя.

На формах іскрыстых, звонкіх
І на пераклічцы фарбаў,
На заповітнай праўдзе —
Пішу тваё імя.

На сцежках, якія прачнуліся,
І на шляхах разгорнутых,
І на разводзі плошчаў —
Пішу тваё імя.

На лямпе, палаючай ярка,
На лямпе, якая гасне,
На хатах, дзе жыў я калісьці,—
Пішу тваё імя.

На разрэзаным надвое яблыку
Люстэрка майго і пакою,
На ложку — пустой маёй ракавіне —
Пішу тваё імя.

На маім ласунку — сабачку —
На яго вушах натапыраных,
На лапцы яго нязграбнай —
Пішу тваё імя.

На трампліне майго парога,
На рэчах зусім звычайных
І на агні жыватворным —
Пішу тваё імя.

На кожным сугучным целе,
На тварах маіх таварышаў,
На кожнай руцэ працягнутаі —
Пішу тваё імя.

На шкле чалавечых здзіўленняў,
На вуснах уважлівых, чулых,
На вышыні маўчання —
Пішу тваё імя.

На маіх прыстанках разбураных,
На маіх ліхтарах перакуленых,
На сценах маёй маркоты —
Пішу тваё імя.

На незваротным жаданні,
На голай маёй самоце,
На чорных прыступках смерці —
Пішу тваё імя.

На вернутым добрым здароўі,
На небяспецы мінулаі,
На новай маёй надзеі —
Пішу тваё імя.

Мне сілу дае гэта слова —
Я зноў жыццё пачынаю.
Народжаны я, каб спазнаць цябе,
Каб назваць цябе,
СВАБОДА.

ЗАЦЯМНЕННЕ

Чаго вы хочаце? Пад варту ўзялі дом.
Чаго вы хочаце? Жылі мы пад замком.
Чаго вы хочаце? Былі мы ў акружэнні.
Чаго вы хочаце? Быў горад у зняменні.
Чаго вы хочаце? Нас голадам душылі.
Чаго вы хочаце? Нас многія забылі.
Чаго вы хочаце? Мы і тады любілі.

ГОЛАДАМ НАВУЧАНА ДЗІЦЯ

Голадам навучана дзіця.
Яно на ўсё адказвае адно: я ем.
Ты ідзеш? Я ем.
Ты спіш? Я ем.

ЗНАДВОРКУ

Ноч. Адзінота. Холад.
Муры турэмныя надзейныя.
Але адшукалі галінкі ў цемры турмы
Дарогу сваю,
Знайшла сваё неба трава!

Неба маё замкнулі,
Але турма развалілася,
І холад жывучы, пякучы
Абняў мяне па-сяброўску.

АПОШНЯЯ НОЧ

I

Гэты ўбогі забойца свет
Над бязвіннымі чыніць здзек:
Выдзірае хлеб з зубоў,
Ён падпальвае мірны дом,
Ён зрывае адзенне з людзей,
Аднімае ў іх час і дзяцей.

Гэты ўбогі забойца свет,
Ён жывых і мёртвых б'е,
Ён адбельвае бруд брыдой,
Словы робіць пустой траскатнёй.

Дзякуй, поўнач! Дванаццаць вінтовак
Бязвіннаму вернуць мір.
Пахаваюць людзі ў зямлі
Скрываўлены прах з яго чорным небам —
І тады зразумеюць людзі
Слабасць забойцаў яго.

II

Адбудзецца цуд:
Лёгкі штуршок паваліць сцяну,
І стане магчымым скінуць той пыл,
І стане магчымым з'яднанне.

ТВАР У ТВАР З НЕМЦАМІ

1942—1945

АПАВЯШЧЭННЕ

Ноч была перад смяротнай карай
Самай карацейшай у жыцці.
Ён думаў, жыў яшчэ, і думка тая
Ў крыві палала і сціскала кулакi.
Ён пад цяжарам цела ўласнага
Стагнаў, ён сілу ўласную адводзіў.
І вось на дне яго пакуты чорнай
Пачаў ён раптам усміхацца:
Ёсць у яго таварыш не АДЗІН —
Мільёны і мільёны!
Яны адпомсцяць за яго — ён верыў,
І для яго запунсавеў усход.

МУЖНАСЦЬ

Парыж прамерзлы, Парыж галодны,
Ён больш не ёсць на вуліцы каштанаў,
Парыж у рызманах жабрацкіх,
І спіць ён, стоячы у духаце ў метро.
Ды ёсць у беднякоў не толькі гора:
Ёсць мудрасць і шаленства
Горкага Парыжа,
Паветра, польмя,
І хараство, і дабрата
Яго рабочых згаладалых.

БАЛАНС ВОРАГА

Крыкі «хайль» чыняць суд і расправу над годнасцю
нашай,

Боты чыняць суд і расправу над плошчамі
нашых прагулак,

Дурні чыняць суд і расправу над нашымі марамі,

Злыдні чыняць суд і расправу над нашай свабодай.

Голад чыніць суд і расправу над дзецьмі малымі.

О, мой брат!

Чыняць суд і расправу над братам тваім,

Кулі чыняць суд і расправу

над самым прыгожым абліччам,

Чыніць суд і расправу нянавіець

над нашай пакутай.

І вяртаюцца сілы да нас —

Суд-расправу над злом учыніць!

Сем паэм аб любові на вайне

Я пісаў у краіне, дзе людзей

заганялі

У смецце і ў смагу,

ў маўчанне і ў голад..

Арагон («Панопцікум»)

I

Карабель у тваіх вачах

Быў гаспадаром вятроў.

Твае вочы былі краінай,

Дзе сныяліся мы на хвіліну.

Тваіх вачэй цярплінасць нас чакала —

Пад ялінамі ў лясах,
На вяршынях снегавых,
У грымоты, у лівень разгульны,
Між вачэй, між дзіцячых гульняў,

Тваіх вачэй цярплінасць нас чакала.

І далінай вочы былі,
І ласкавай сцяблінкай былі,
Сонца іхняе сілу давала
Нівам людскім занядбалым.

Чакалі нас, каб бачыць нас
Заўсёды.

Бо мы прыносілі любоў:
І юнацтва любові,
І розум любові,
І мудрасць любові,
І яе несмяротнасць.

II

Дзень нашых вачэй заселены лепш
Ад самых вялікіх баталій.
Гарады і ваколіцы нашых вачэй —
Пераможцы часу.

У роснай даліне палае і ззяе
Магутнае, зыркае сонца.

І на траве ганарыцца сабой
Ружовае цела вясны.

*

Вечар крылы самкнуў
Над распачным Парыжам...
Наша лямпа абнадзейвае імглу,
Як нявольніца — свабоду.

III

Крыніца струменіць салодкая, чыстая.
Ноч усюды пануе,
Ноч, дзе мы ў адзін голас зліліся
Ў змаганні няроўным, шалёным.

*

І ноч, якая нас зневажае,
Ноч, дзе ламаецца ложкак
Пусты і самотны:
Будучыня нечае агоніі...

IV

Гэта трава, яна стукае
Ў дзверы зямлі.
Гэта — дзіця, яно стукае
Ў дзверы сваёй матулі.

Гэта — дождж і сонца,
Яны нараджаюцца з дзецьмі,
Растуць з травой,
Квітнеюць разам з дзецьмі.

Я чую, як яны
Смяюцца і разважаюць.



Падлічылі, колькі болю
Можна прычыніць дзіцяці:
Колькі слёз яму праліць,
Колькі крыўдаў затаіць!
Грукат ботаў пад скляпеннем
Чорных і набожных жахаў!
Вытапчуць траву жывую,
А дзіця яны зняважаць
І жабрацтвам, і нудою.

V

«Куточак сэрца,— казалі яны пяшчотна.—
Куточак любові, нянавісці, славы».
Ім адказвалі мы, і ў вачах адбівалася ісціна.
Ісціна — наш заповітны прытулак.

Мы пачатку ніколі не ведалі,
Мы заўсёды адно другога любілі.
І таму, што мы любім,—
Мы жадаем вызваліць людзей
Ад сцюдзёнай адзіноты.

Мы жадаем — гэта я жадаю.
Ты жадаеш — гэты мы жадаем,
Каб святло знітавала
Ўсе закаханыя пары ў цвіценні,
Браніраваныя пары ў гарэнні,
Бо іхнія вочы — гэта наша аблічча.

Бачым мэту сваю ў шчасці іншых людзей.

VI

Спяваем не для вас, балбатуны,
Каб лепей вам разгледзець свет бяdot.
Бо той, хто завялікі, той дурны —
І ён дурнейшы ад усіх істот.

Мы не баімся нават смерці,
Нас толькі абмяжоўвае зямля.
Ды сёння гэта — ганьба, сорам наш,
Якія замуроўваюць жывых.

Ёсць сорам за няскончанае зло
І ганьба, што на свеце каты ёсць —
Бязглуздыя заўжды, ва ўсе часы,
Аднолькавыя ў кожны дзень і міг.

Закатаваныя ў вагонах — ганьба нам!
І попел спаленых палеткаў — ганьба нам!
Ды нам не сорамна, што ёсць пакуты ў нас,
І не саромеемся сораму свайго.

А ззаду засталіся ўцекачы,
Ніводнай птушкі нават не відаць.
Ад плачу горкага прастор пусты,
Ад нашае невінаватасці пусты —

Ад помсты і нянавісці гудзе!

VII

У імя дасканалага твару,
У імя вачэй, убачаных мною,
У імя вуснаў, якія цалую —
Для сённяшніх дзён і для вечнасці,

У імя пахаванай надзеі,
У імя слёз у чорнай рамцы,
У імя слёз, што смех нараджаюць,
У імя ўсмешак, якія пужаюць;

У імя ўсмешак на вуліцы
Ад шчасця, што нашы злучае рукі,
У імя пладоў, створаных кветкамі
На добрай зямлі, прыгожай зямлі;

У імя мужчын у турмах,
У імя жанчын на чужыну пагнаных,
У імя ўсіх нашых таварышаў
Знявечаных, закатаваных,
Нязгодных ператварыцца ў цень,—

Нам трэба гнеў наш астудзіць,
Жалеза ўзняць і абудзіць —
Засцерагчы імклівае ўяўленне
Прыгнечаных і зацкаваных,
Якія ўсюды перамогуць!

ЗБРОЯ ГОРА

Бацьку:

Бацька з дымных Руін
У капелюшы прастраленым,
Чалавек з вачыма запалымі,
Чалавек у чорным агні,
Чалавек пад небам пустым,
Птах, народжаны для даўгалецця,
Ты марыў аб шчасці сваім!

Бацька з дымных Руін,
Сын твой загінуў,
Забіты...

Бацька, ты ўвесь — Пянавісьць,
О, ахвяра страшэнная,
Мой таварыш па войнах дзвюх,
Наша жыццё скалечанае,
Скрываўленае, знявечанае.
Але паклянемся:
Заўтра возьмемся за нажы!

Бацька — Надзея мая,
Надзея ўсіх, хто з намі,
Ты ўсюды.

А гэта гаворыць Маці:

У свеце нашых клятваў я збудавала тры палацы:
Адзін — для радасці жыцця, другі — для смерці,
трэці — для кахання.

Я хавала, нібыта скарб,
Турботы, нягоды няхітрыя
Шчаслівых хвілінак жыцця.

У свеце пяшчот я саткала тры плашчы:
Адзін — для нас з табой, а два — для хлапчука.

Нашы рукі былі падобныя,
І адно аб другім мы думалі,
Упрыгожвалі мы зямлю.

Я поччу падлічыла тры агеньчыкі.
Калі прыходзіў сон,— усё там блыталася.
Наш сын: надзея, кветка, люстра,

вока, маладзік.

Без бляску муж, ды з ясным, мудрым словам,
Без глянцу жонка, але з пальцамі пяшчотнымі.

І раптам пустэча ўзнікла,
Я згубілася ў змроку адна,
Вораг выплыў, як пошасць.
І адна я ў самоце сваёй,
І адна я з каханнем сваім.

*

Іхні сын, гэтае дзіця...

Дзіця магло б схлусіць
І ўратавацца.

У гразкім балоце, у твані —
Дзіця не магло схлусіць!
Хлопчык крычаў аб праўдзе сваёй,
Ён бараніў сваю праўду.
І Праўдай, як шпагай,
Катаў працяў.
Як шпагай найвышэйшага закону.

Адпомсцілі каты яму —
Прымусілі прайсці праз смерць,
Яны казалі надзею і смерць,
Надзею і смерць...
Памілавалі і затым
забілі!

Яго спачатку жоретка катавалі,
Зламалі рукі, ногі —
Так стораж могілак сказаў.

*

Адна толькі думка, адно пачуццё —
Зброя гора.

*

Байцы ў агні, байцы ў крыві.
Ствараюць Мір на ўсёй зямлі
Рабочыя, сяляне.

Байцы змяшаліся з натоўпам:
З якою кемнасцю і спрытам
Вядуць яны атаку!

Байцы, нібы крыніцы,
Бягуць па высахлых палях.

Ударам ярасным крыла
Па небе забалочаным —

Яны змятаюць
Закон канца людскога свету —
Мараль заклітых катаў.

Нянавісць наша — у імя любові!

Мы — змагары дзеля надзеі,
Дзеля жыцця самога,

Інаш пароль — раўня, радня
Вялікай прагі перамогі.

Адпомсцім ворагу за ліха,
Якое учыніў ён!

Байцы маёй душы і сэрца:

Адзін задумаўся аб смерці,
Другі не думае аб ёй.

Адзін заснуў, другі — не дрэмле.

Але ва ўсіх адно жаданне —
Здабыць Свабоду!

І кожны ценом стаў усіх.

*

Адзін — пануры, іншы — голы:
Пяюць аб добрым, ньюць аб ліхім,
Адзін аб цяжкасцях гаворыць,
Другі — ляціць на крылах песні.

І тысячамі мар людскіх,
І тысячамі сцэжак розных
Праходзяць па краіне.
Краіна ў сэрцы іхнія ўваходзіць
З паветрам свежым!

Краіна тая можа стаць
Сапраўдным краем цудаў,
Краінаю нявінных, чыстых.

*

Быць стойкім — чалавекам быць
Пад небам для ўсіх людзей
На шчодрай зямлі адзінай.

У спелым асяродку плода
Палае сонца, быццам сэрца,
І гэта сонца — для людзей.

Жывіце, людзі, дзеля людзей!
Уся зямля, прастор і час
Прыносяць шчасце жывой істоце.

*

Кажу аб тым, што бачу я,
Аб тым, што ведаю,
Аб тым, што — Праўда.

ТУПЫЯ І ЗЛОСНЫЯ

Ідуць, ідуць,
Знутры паўзуць
І лезуць знадворку —
Гэта ворагі нашы:
Сыходзяць з гары,
Выпаўзаюць з нары,
Справа і злева
Крочаць і крочаць,
Зблізку, здалёк
Крочаць і крочаць:
У шэрым адзенні,
Ў зялёным адзенні.
Мундзір закароткі,
Задоўгі шынель,
З крыжамі касымі
Ідуць, ідуць:
Доўгія — на ўзроўні сваіх штыкоў,
Кароткія — на ўзроўні сваіх нажоў.
Гордыя справамі катаў і шпікоў,
Тлустыя ад жалобы па саміх сабе,
Ідуць
І, анямелыя,
Чэсць аддаюць
Паганятым статкаў.
Смярдзяць яны півам,
Трызненнем, вар'яцтвам,
Ідуць, ідуць,
З сабою вядуць
Праклятую песню
Ботаў салдацкіх.
Забыліся аб радасці
Любімым быць.
І хай яны толькі

Выгукнуць: «Так!»
Адказам адразу
Ім будзе: «Не!»
Скажуць аб золаце
Слова адно —
Ім адкажа свінец
Золатам чыстым.
І стане ўсё залатым,
Калі мы выкінем
Ворагаў прэч!
Хай уцякаюць,
Хай паміраюць —
Нічога нам болей
Ад іх не трэба!
Мы любім людзей.
Ворагі згінуць —
І гэта будзе
Клопатам нашым
Раніцай слаўнай
У свеце новым,
У свеце сапраўдным, добрым.

ГАБРЫЭЛЬ ПЕРЫ

Загінуў чалавек. Не меў ён абароны,
Апроч абедзвюх рук, адкрытых для жыцця.
Загінуў чалавек. Шляхоў не меў ён іншых,
Апроч шляхоў, дзе праклялі вайну.
Загінуў чалавек. Ён не спыніў змагання
Ні супроць смерці і ні супроць забыцця.

Усё, чаго ён сам жадаў,
Мы ўсе жадалі.
Мы гэтага і сёння хочам,

Каб пчасце заструменіла святлом
У глыбіні вачэй і сэрцаў —
Жадаем праўды на зямлі.

Ёсць словы, што прыносяць нам жыццё,
І гэтыя словы шчырыя, няхітрыя:
Ёсць слова Цеплыня, і слова ёсць Давер,
Любоў, і Справядлівасць, і Свабода,
Слова Дзіця, і слова Пяшчота,
І назвы некаторых кветак і пладоў,
Слова Адвага, і слова Адкрыццё,
І слова Брат, і слова Таварыш,
І некаторыя імёны краін і гарадоў,
І некаторыя імёны жанчыні і сяброў.

Да іх далучым імя Перы:
Перы памёр, каб нам не паміраць!
На «ты» мы будзем з ім, з яго прабітым сэрцам.
Адзін аднаго лепш мы зразумелі, удзячныя яму.
На «ты» мы будзем з ім! Жыве яго надзея.

1942

ПЕСНЯ АГНЮ — ПЕРАМОЖЦУ АГНЮ

Агонь у целе палымнеў,
Зара ўставала побач з ім,
Агонь успыхваў у руках,
Палаў у голасе, ў вачах.
Мяне наперад ён павёў,
І я пустэльнію запаліў,
Я песціў, пільнаваў агонь.
Агонь зямлі, агонь прымусу —
Паўстаў супроць прымусаў ночы,

Супроць прымусаў попелу паўстаў.
Агонь, як лінія прамая,
Агонь, наканаваны змроку,
Як след гарачы на пяску,
Агонь галоўны, самы кроўны
Крычаў над дахамі дамоў:

— Смерць — у агонь!
Агонь у цэле палымнеў,
Агонь падняўся супроць ланцугоў.
Так! Супроць ланцугоў, затычак і завалаў,
І супроць слепаты і слёз,
І супроць страшнага калецтва,
І супроць смерці той, якую
Я ў злосці нарадзіў на свет.
Агонь паўстаў супроць пагаслых зор,
Паніклых крылаў і завялых кветак.
Агонь атакаваў руіны,
Ён ратаваў зямлю ад чорнага агню.
Ён адраджаў зямлю — без ценяў, без афяр,
Дзе будуць травы і паветра,
Жніво натхнёных паклічаў,
Жніво праменьняў,
Узнятых гімнам.

Агонь без творцы.

Услед за ім — раса,
Услед за ім — вясна,
Услед за ім — малыя дзеці:
Цяпер павераць людзі у людзей,
У непадзельнае іх сэрца,
У чыстае іх сэрца.
Агонь той ясны дойдзе да глыбіняў,
Ён знойдзе ўсе аголеныя формы.



Маці і сын. 1938.



«Каб зліць у адно крыло і расу,
Сэрца і хмару, дзень і ноч...»

Поль Элюар і Пікасо.

Агонь той ясны, як струмень,
Як фарбаў ззянне, як світанне,
Агонь далягляду і слова.
Ён — ласка несканчоная,
Любоў, надзея ўсёй прыроды.
А дзе надзея — там пазнанне,
Мара — нічога надуманага!

Мара, ты — доблесць агню!

1944

У КРАСАВІКУ 1944: ПАРЫЖ ЯШЧЭ ДЫХАЎ!

Мы ішлі да надзейнай ракі: ні хвалі яе,
Ні вочы нашы не пакідалі Парыжа.
Не горад маленькі, але дзяцінства,

мацярынства горад.

Горад праходзіў праз нас, як летняя сцежка,
Поўная кветак і птушак, як пацалунак глыбокі;
Поўны вясёлых дзяцей і кволасці матчынай.

Горад не зруйнаваны, але складаны,

адзначаны непрыкрытасцю.

Горад між запясцяў нашых, як зламаныя ланцугі.
Ён перад вачыма нашымі, як вочы маці...

Горад: яго паўтараем, як вершы.

Горад падобны толькі на сябе самога.

Горад стары... Паміж горадам і чалавекам
Не было больш ніякай сцяны.

Горад празрыстасці, горад няхітрасці.

Паміж самотным чалавекам і пустэльным горадам
Было толькі люстра адно.
Быў толькі горад у колерах чалавека,
Крыві і цела, зямлі і яе сокаў.

Дзень гуляе ў струменях ракі, ноч знікае на зямлі.
Рытмы паветра — чысцей і мацней, чым вайна.
Горад руку сяброўскую працягвае,
гэта свет смеху,
Свет радасці; горад — наша гордасць.

Ніхто не здолеў разбурыць масты,
Якія нас вялі ад сну да мары,
Ад нашых мараў —
да бясконцага жыцця.

Вечны горад, дзе я дажыў
да нашай перамогі над смерцю.

ВАРТЫЯ ЖЫЦЬ

1944

У НАШ ЧАС

Калі наша неба самкнецца
Сёння ўвечары,
Калі наша неба растане
Сёння ўвечары,
Калі вышыні нашага неба
З'яднаюцца разам,—
Вырасце дах над домам маім
Сёння ўвечары,
І светлаю стане хата мая!
Ды што мне назваць сваім домам?
Сёння дом мой усюды,
Дом мой усюды, дзе людзі.
А самым жаданым для мяне
Сёння ўвечары
Будзе прытулак маіх сяброў.

ЛОЖАК. СТОЛ

1944

З ТАБОЙ

Я трымаю вуліцу, як шклянку,
Напоўненую зьяннем чараўнічым,
Напоўненую словамі іскрыстымі
І смехам бесклапотным —
Найпрыгажэйшым ад усіх пладоў зямлі.

Пешаходы быццам зроблены з саломкі,
Птушкі — у блакітнай пуштаце,
Дзяўчына вузкагрудая і бледная,
Заўсёды заклапочаная нечым,
Узнікне немінуча ў цішыні.

Яна — дзяўчынка з даўняга падання,
Увасабленне першых летуценняў,
З маіх жаданняў узыходзіць:
Далёкі водбліск мілага маленства
На хвалях залатых шчаслівай вуліцы.

БЕЗ ЦЯБЕ

Сонца палёў гніе,
Сонца лясоў засынае,
Неба жывое знікла.
Вечар. Імгла, імгла.
У птушак адна дарога,

Пануе адна нерухомасць
Паміж галін аголеных.
Там, за сканчэннем ночы,
З'явіцца ноч сканчэння,
Нялюдская ноч начэй.

Холад зямлю застудзіць —
Аж да самога дна,
Прыйдзе ноч без бяссонніцы,
Без успаміну дзённага —
Ноч, як варожасць страшная,
Гатовая несці смерць
І аднаму, і ўсім!

Прыходзіць фінал гэтай ночы.
Калі ўжо няма спадзявання —
Не рызыкую нічым!

Фрэска

I

Я той, які, задраўшы нос,
Прагульваўся вясной,
А побач — носам рыў зямлю
Сабака верны мой.
Я той, які фіялкі рваў,
Які вастрываў касу
Для росных, сакавітых траў.
Крычаў я, жартаваў,
Дзяўчат атакаваў.
Для рук маіх быў лёгкім свет,
Не зналі рукі ў чым сакрэт?
Я праганяў і смерць, і зло,
Тугу ад сэрца праганяў.
Выдатнае жыццё ішло!

II

Зараснік: там натуральныя зьяры.
Бойка: там фальшывыя зьяры.
Вёска: там зямля дзівосная.
Яма: там зямля пачварная.
Край: там шчасце перамагае.
Пустыня: там смерць законы складае.
Ноч, дзе закаваны чалавек,
Ноч, дзе вызваляе сябе чалавек.
Ноч, дзе чалавек стварае
Дзень.

Жыццё. Ноч

СОН 21 ВЕРАСНЯ 1943 ГОДА

Прыснілася: крокам шпаркім
Іду я шляхамі Ціроля.
Парою, каб выгадаць час,
Штурхаю сябе на карачках —
Грубеюць мае далоні.
А маладыя сялянкі,
Па звычаю родных вёсак,
Са мною вітаюцца шчыра,
Паважна і ласкава.
І я дабягаю да турмаў:

У вокнах бліскаюць стужкі,
Насцеж адчынены брамы,
Турмы зусім пустыя!

Ты можаш у іх пасяліцца,
Заходзь і выходзь, калі ласка!
Хочаш — працуй на здароўе,
Будзь сабе самы шчаслівы!
А ўнізе, у стайні раскошнай,
Коні стаяць асядланыя,
Чакаюць, калі ты свіснеш.

Быццам вада ў праменнях,
Ззялі турэмныя сцены.
А на прыволлі, на плошчы,
Смяяліся звонка сялянкі:
Снег разгуляўся нібыта
Ў разгары гарачага лета!

Свежага ветру глынуў я,
Назад я пайшоў
і зноў жа
Вярнуўся сабе да турмаў —
Пустых, непрывычна вясёлых...

Прачнуўся я ад здзіўлення,
Што там не сустрэў нікога.

СОН 12 ЛІСТАПАДА 1943 ГОДА

Глыба каменняў белых
Праплывае справа налева,
Як бяспрытульны човен
Па хвалях нябачнай ракі.

Ранак раскінуў навокал
Пялёсткі шэрых кветак:

Яны пльвуць ля каменяў,
Злева направа пльвуць.

А зверху спакойна, плаўна
Ляціць да мяне дзяўчына,
Спявае разам з ветрам,
Крылаў яе не відаць.

Прынадзіць хачу, як жаўранка,
Кавалкамі белай бляхі,
Яна ж ад мяне адлятае
Ў белым адзенні сваім.

Ёй вельмі халодна,
наглуха

Зашпілены белы плашч.
Белая шапачка, быццам
Снег на марозным сонцы.
Русым — гэта да твару,
Нарэшце лаўлю яе!

Яна мяне кліча ў алею,
Паволі мы з ёй лунаем.
Якая яна прыгожая,
Які халодны вечар!
Ведаю прахалодную
таямніцу яе грудзей.

КРЫТЫКА ПАЭЗІІ

Агонь абудзіў пушчу —
Галіны, сэрцы, далоні, лісце.
Шчасце ў адным букеце —

Лёгкім, духмяным і сакавітым.
Гэта — пушча сяброў,
Што прыйшлі да зялёных крыніц,
Да сонца добрага, да яркіх дрэў.

Гарсія Лорка забіты.

Дом аднаго-адзінага слова,
Вуснаў, створаных для жыцця.
Дзіця, што не ведае слёз:
У зрэнках яго, як у возеры,
Будучы дзень адбіваецца,
Кропля па кроплі святло запаўняе
Чалавека да самых павекаў.

Сен-Поль-Ру забіты,
Дачку яго закатавалі.

Голад зледзянелы, прамавугольны:
Тут сняцца мне дрэвы ў цвеце,
Неба суцэльнае і зямля,
Быццам дзяўчаты цнатлівыя
Ў вечнай, бясконцай гульні.
Сцены пабяжылі, сцены без водгулля,
Я вас усмешкай адной адмятаю.

Дэкур забіты!

БЕЛАКРЫЛЫЯ ШВАЧКІ

1945

АГОЛЕНЫ КРАЯВІД

Незаслонены свет,
Дзе мне хораша быць,
Дзе пяшчотны луг цеплыні тваёй,

Дзе ў крыніцах грудзей
Адбіваецца дзень,
Дзе па сцежцы вуснаў
Разбягаецца смех,

Дзе ўзнімаюцца ўвысь
Птушкі вейкаў тваіх,
Дзе ні хмаркі няма
На высокім ілбе.

Гэты любы мой свет,
Дзе з прыродай у лад,
Непакрытае цела спявае тваё.

ДАБРО

Ты заўсёды тропкі іншая,
Кожны раз асалода новая,
Наша шчасце заўсёды ў палёце —
Мае крылы, не мае гнязда.

Ці блакіт я прысніў, ці хмару?
Не ўяўляеш ты дня наступнага.
Ты сама ўвасабленне яго,
І жыццё тваё межаў не мае.

ГАРАЧАЯ ПРАГА ЖЫЦЬ

1946

НАВАТ КАЛІ МЫ ДРЭМЛЕМ...

І нават калі мы дрэмлем, — адно аднаго ахоўваем.
Ахоўваем наша каханне — цяжэйшае за плады.
Нават без слёз і смеху — яно праз стагоддзі
працягнеца —

Дзень пры дні, халоднай ноччу,
Калі ўжо не будзе нас.

ЛІШНІ ЧАС

1947

НАША ЖЫЦЦЁ

Не адзіночкай да мэты іду,
А разам з каханай.
Зразумеем каханую мы
І навучымся ўсіх разумець.
Мы палюбім адзін аднаго:
Нашы дзеці будуць смяяцца
З падання чорнага аб чалавеку,
Што адзінокім быў.

ПАЛІТЫЧНЫЯ ВЕРШЫ

1948

АФІНА

Народ Элады, народ-кароль, народ пакутнік!
Ты ўсё згубіў, апроч свабоды,
Апроч любові да свабоды і да праўды,
Апроч павагі да сябе самога!

Ты не памрэш, народ.

Няма такой пагрозы,
Бо ты падобны да сваёй любові шчырай,
Ты прагнеш вечнасці і целама, і душою,
Народ-кароль, ты верыш —
хлеб табе належыць.

Ты думаеш: табе дадуць пачціва зброю,
Каб выратаваць гонар твой, зацвердзіць
твой закон...

Народ пакутнік, сам ты маеш зброю;
Ў тваіх руках — ратунак твой, твая надзея.

Насуперак сцюдзёнай цемрадзі — Надзея,
Адступіць смерць раптоўна ад цябе.
Ты зведаў распач, але ты — народ герояў,
Ад голаду канаючых, а сытых роднаю айчынай.

Маленькі ці вялікі — час аб гэтым скажа,
Ты, Грэцыі народ — сваіх жаданняў гаспадар;
Тут цела ў спалучэнні з ідэалам цела,
Зямная прага хлеба і свабоды.

Свабода — быццам мора ў сонцы яркім,
А хлеб нагадвае багоў, хлеб, што людзей
з'яднаў,—
Сапраўдны, як жыццё, ён стаў мацнейшы ў свеце,
Мацней ад гора нашага,
ад ворагаў мацней.

9 снежня 1944

У ІСПАНІІ

Калі ў Іспаніі ёсць дрэва колеру крыві —
Гэта дрэва свабоды.

Калі ў Іспаніі ёсць незамкнёны язык —
Ён гаворыць аб свабодзе.

Калі ў Іспаніі ёсць светлая шклянка віна —
Вып'е за шчасце народ.

ІСПАНІЯ

Самыя яркія вочы на свеце
Спяваюць маўклівую песню.
Ім хочацца ўбачыць прасторы,
Але замінаюць турэмныя сцены,
Яшчэ замінаюць
Набраклыя з гора павекі.

Краты, жалезныя краты
Спяваюць аб волі.
Песня расце і мужнее,

Ідзе па дарогах людскіх.
Ляціць да шалёнага сонца,
Да ўзбунтаванага сонца.

Хто загінуў — той зноў ажывае.
Дні, ночы, дні, ночы мінаюць.
Вы, нявольнікі, вязні-выгнаннікі,
Полымя ў цемры ствараеце,
І полымя тое прыносіць
Прахалоду світаньня ў росах,
Перамогу
І радасць жыцця.


ПАМЯЦІ ПОЛЯ ВАЯН-КУЦЮР'Е

Я жыву ў квартале Шапель,
Выдаю ў каморцы газету
«Сябры маёй вуліцы» —
Яе не прадаюць, а раздаюць,
Яна не каштуе грошай. Яна патрабуе працы.

Сэрца маё з сябрамі:
Яны спачуваюць мне.
Я стаў чалавекам Вуліцы,
Я жыву для людзей.
Стаў я дужым, я — поплич, я — поруч.

У пракожых на вуліцы — тая ж турбота,
У пракожых на вуліцы — тая ж любоў
І надзея, што знікнуць пакуты.
Я адкрыў сваё сэрца для сэрцаў людскіх,
Да сяброў я звяртаюся сёння.

Мне гавораць яны ўсё, што я ім кажу.
І зліваецца Вуліца наша з людзьмі
Іншых вуліц парыжскіх.



Ён цягнуўся душой да краіны Саветаў.
Поль Элюар і Дамініка ў Эрмітажы.
Ленінград, 1950.



Элюар з дачкой Сесіль. 1946.

«МЭТАЙ ПАЭЗІІ ПАВІННА БЫЦЬ ПРАКТЫЧНАЯ ІСЦІНА»

Маім патрабавальным сябрам

Калі я сказаў вам: вячэрняе сонца ў лесе
Нагадвае жанчыну, якая аддаецца на ложку,—
Вы паверылі мне, вы зразумелі мае парывы.

Калі я сказаў вам: струмені дажджлівага дня
Паціху звіняць у знямозе кахання,—
Вы паверылі мне: прадоўжылі час закаханасці.

Калі я сказаў вам: на голлях ложку майго
Ўе гняздо птушка, якая не гаворыць «так»,—
Вы паверылі мне — падзялілі разам са мною трывогу.

Калі я сказаў вам: крыніца — пачатак ракі —
Ключом адмыкае лістоту і травы,—
Вы мне верыце, болей таго,— вы мяне разумеце.

Але, калі я спяваю аб вуліцы роднай
І аб сваёй краіне — гэтай бяскрайняй вуліцы,—
Вы мне болей не верыце, вы хаваецеся ў пустыні.

Без мэты блукаеце вы, забываеце,
Што людзі жадаюць змагання, надзей, згуртавання,
Каб свет растлумачыць і перайначыць.

Я ўсім сэрцам хачу вас прывабіць,
Сіл пакуль не хапае ў мяне, ды яшчэ я жыву
І здзіўляюся сам, што вас зачароўваць спрабую.

Я хацеў бы свабоду вам даць і жыццё,
Дзе не толькі над сажалкай ніцыя лозы:
Далучыць да братоў, што ствараюць святло.

НЕМАГЧЫМАЕ ЖАДАННЕ

Я непазбежна бачыў: гэты свет нялюдскі,
Вянец і рабскае ярмо.
Я драму ведаю і з аўтарам знаёмы.

Наперадзе мяне ноч-змоўшчыца ішла,
А па зямлі паўзлі пыхлівасць і убоства,
Мяне праводзіла злачынства да сваіх вытокаў.

І на пяшчотных тварах бачыў я сляды —
Барозны ад чырвонага жалеза,
І бачыў: гіры кулакоў дзяцей збівалі.

І на жывёлах — кроў, на людзях — кроў —
Збор вінаграду і агідны, і смярдзючы,
А кат, аднак, у рукавіцах чыстых!

Я змучыўся і выбраў я нуду
І адзіноту траў пажоўклых,
Я не змаўчу, я — не з ахвяр бязмоўных!

Як ненавіджу я забавы катаў!
Адзін, як палец, знішчу ланцугі,
Ані жыццё маё, ні смерць не зганьбяць чалавека!

*

Ілгу! Я вінаваты. Есць на зямлі ў мяне браты,
Я не магу адзін — без родных, без братоў.
Таварышы, вазьміце мае рукі, я — ваш!

СЁСТРЫ НАДЗЕІ

Сёстры надзеі, жанчыны адважныя,
Згуртаваліся вы супраць смерці,
Побач з доблесцю вашай — любоў.

Сёстры мае, вы жывыя, ўцалелыя!
Рызыкуючы ўласным жыццём,—
Перамогу прынеслі Жыццю.

Сёстры велічы, дзень набліжаецца:
Пасмяемся мы з слоў тых
«вайна» і «няшчасце»,
І сатрунца сляды ад мінулай бяды.

Кожны будзе мець права на ласку.

УРОК МАРАЛІ

1949

МОВА КОЛЕРАЎ

Ёсць колеры мужчынскага і жаночага,
Свежых кветак і рыначных фруктаў нясвежых,
Музычных сугуччаў і ночы сыноў — туманоў.
Колеры — я вочы расплюшчыў, і ўсё ажыло,
Колеры — і стала ўсё шэрым, і хочацца плакаць.

Колеры сілы, жадання і страху,
Колеры кахання і заўтрашніх дзён.
Колеры злачынства, шаленства, паўстання, адвагі.
Там чуецца смех, дзе аголены колеры шчасця.
Ёсць розуму колеры, што нас атупляюць.

І ўсюды ёсць розум, што нас узвышае.
Пультсе жыццё на дарогах планеты.
Колеры распачы ноч раздзіраюць,
І слепяць нас колеры бяссонніцы,
Але нараджаецца дзень прыгажосці, добра.

Сэрца маё напалову марнее ў бядзе,
Сэрца другая палова — ў святле, ў спадзяванні.
Я адлюстроўваю прагу здаровага цела,
Ў бітвах жыццёвых п'янею ў змаганні за шчасце.
Бачу у людзях святло і знаходжу сваю перамогу.

Грэцыя, мая ружа розуму

III

МАЛІТВА ЎДОЎ І МАТАК

Мы свае рукі склалі ў малітве,
І вочы ўсміхаліся нашы...

Крывёю і зброяй, пазбаўце,
Пазбаўце, ратуйце вы нас ад фашызму!

Сонейка мы люлялі ў калысцы,
Ад малака набраклі грудзі.

Дайце нам, дайце ў рукі стрэльбы,
Мы будзем страляць у фашыстаў.

Былі мы крыніцаю і ракою,
Марылі быць акіянам.

Дайце нам, дайце ў рукі зброю —
Не пашкадуем фашыстаў!

Іх меней на свеце, чым нашых мёртвых,
Нашы мёртвыя не забівалі нікога.

Мы родных любілі, мы любілі,
Мы думалі толькі аб жыцці.

Дайце нам, дайце ў рукі зброю,
Ў баях супраць смерці, памром!

Але па-добраму жыць — гэта і ёсць падарожжа
ў свет без граніц.
Яны жылі па-добраму і між сабой, і для братоў —
Братоў яны знаходзілі усюды, бо марылі высока.

І вось пайшла гара да мора і даліны,
І рэха паўтарае мару аб шалёнай перамозе.

І рукі цягнуцца да рук, нібы крыніцы ўсе —
да мора.

ПРЫСВЯЧЭННІ

1950

ЛЕГІЁН

*Памяці дваццаці трох партызан-іншаземцаў,
закатаваных і расстраляных у Парыжы немцамі*

Калі я маю права сёння сказаць па-французску
Аб маіх турботах і маёй надзеі,
аб ярасці маёй і радасці,
Калі нішто не згасла канчаткова
Ад нашай вялікай мары і ад нашай разважнасці,—

Гэта таму, што іншаземцы (яны яшчэ насілі такое імя)
Верылі ў справядлівасць, менавіта тут
І гарэла ў іхняй крыві кроў братоў і сяброў.
Іншаземцы ведалі — гэта іх радзіма.

Свабода аднаго народа — свабода ўсіх народаў;
Адзін нявінны ў ланцугах прыкоўвае людзей усіх.
І той, хто сэрцам не адмовіўся ад гэтага закона,—
Той пераможа бездань, і вечысць ён асіліць.

Так! Іншаземцы гэтыя шукалі тут агонь,
Партрэты іх на сценах — жывыя назаўсёды,
І асвятляе сонца памяці
іх прыгажосць.

Яны загінулі, каб жыць,
яны тварылі перамогу.

Яны свайго жыцця застылым люстрам
смерць расстралялі ў сэрца.
Адзіная дарога праўды мае права голасу ў жыцці.

Калі пачуюць толькі гэты голас на зямлі
І болей не заб'юць нікога —
яны адпомшчанымі будуць —

І гэта будзе Справядлівасць.

У ІМЯ ДРУЖБЫ

Марселя Кашэну

Марсель мой родны! Ты на свеце ёсць —
яшчэ я малады,
І час не пагасіў агнёў тваіх ранейшых,
Ты дапамог мне жыць, змагацца,
верыць.
У самых верных на зямлі братоў.

Ніхто не ведае лепш за цябе,
Што ўдары і знявага аддаляюць чалавека.
Ніхто не ведае лепш за цябе,
Што чалавечая павага — зброя ўсёй любові.

Ты ведаеш:
у справядлівасці — дабро,
Дабро ў адданасці бязмежнай людзям без дакору,
Сказаў ты людзям: «Так!»
Нечалавеку: «Не!»
Люстэрка пчасця пабольшала ў тваіх руках.

Марсель мой родны!
Маладосць мая
Жадала б столькі людзям абяцаць,
Як ты — сваім на свеце існаваннем,
Сваёй упэўненасцю ў перамогу.

ПЕРАМОЖЦЫ

Калі губляю — я губляю самога сябе,
Калі здабываю — здабываю ўвесь народ.

Васіль Лейскі

Світанне ў хмарках прыбывае

Ў сад паэта.

У пазалоце вокны

добрых

Абуджаных людзей.

Тут ведаюць, што чалавекам быць —

Жыць бездакорна,

Тут ведаюць, што юным быць

І спадзявацца — гэта дужым быць.

Каля заводаў зранку дзеці

Спяваюць у здароўі,

Не ўбачыш болей жабрака;

Народ жыве і верыць.

І сэрца кожнае гатова біцца

За справу чалавецтва.

Карлава-Сафія, красавік 1950

РАХУНАК ДА АПЛАТЫ

Ілью Эрэнбургу

Дзесяць сяброў загінула на вайне,

Дзесяць жанчын загінула на вайне,

Дзесяць дзяцей загінула на вайне,

Сто сяброў загінула на вайне,

Сто жанчын загінула на вайне,
Сто дзяцей загінула на вайне
І тысяча сяброў, і тысяча жанчын,
і тысяча дзяцей!

Мы ўмеем лічыць мёртвых
На тысячы і на мільёны.
Умеем лічыць, але час ляціць,
Ад вайны да вайны ўсё сціраецца.

Калі ж хоць адзін з забітых
Раптам паўстане ў памяці нашай,—
Значыць, мы жывем —
паўстаем супраць смерці,
Мы змагаемся супраць вайны.

Мы змагаемся за жыццё.

Вроцлаў, 26 жніўня 1948

ГАВОРАЦЬ ПРАДЗІЛЬШЧЫЦЫ

Ці ёсць справядлівасць, ці не?
Не, справядлівасці няма.
Але можа яна з'явіцца,
Калі мы самі створым яе.

У несправядлівасці рукі з золата,
З золата пазногці-кінцюры,
І поўныя, поўныя прыгаршчы золата,
Золата і атрутнага зроку.

А ў нас — чалавечыя рукі,
Мы стукаем кулакамі ў сцены,
Мы прагнем справядлівасці —
І падаюць сцены!
І нашы рукі перамогуць.

СССР — НАДЗЕЯ НАША

Браты, глядзіце ў люстра чалавечае:
Яго не засланиць і не разбіць!
Браты, глядзіце ў люстра ўсёй зямлі:
Вялікі Край Саветаў свеціць свету,
І кожны край мужнее, узвышаецца,
Расце, мужнее чалавек.

За намі ззаду — смерць, нянавіць, страх.
А перад намі — дзень на Ўсходзе,
Ён з гордасцю ў руках трымае
Пачатак новага жыцця —
Без гора і кардонаў.

СССР сабе і нам жадае міру,
Адолеў ён вайну і раны гоіць.
За працай дружнай, пераможнай
Ужо адолеў адзіноту,
З'яднаны сам, людзей вакол збліжае.

Браты! Да пчасця кліча нас Саюз Савецкі.
Наперадзе — сусветны мір,
Імкненнем светлым — жыць і жыць!
І ноч кароткая ўжо стала.
Без даўніх плямаў будзе свет: над намі сонца.

ЗДОЛЕЦЬ УСЁ СКАЗАЦЬ

1951

УСЁ СКАЗАЦЬ

Усё — гэта ўсё сказаць. Ды мне не хапае слоў,
І не хапае часу і не стае адвагі.
Я летуценні-думкі перабіраю наўдачу,
Бядак я, не навучыўся ясна гаварыць!

Усё я павінен сказаць аб скалах, шляхах-дарогах,
Аб вуліцах і пракожых, палях і пастухах;
Сказаць аб вясновым пуху, аб зімовай іржы,
Аб холадзе і спякоце — іх супольнай працы.

Хачу паказаць натоўп і кожнага чалавека —
Усё, што яго натхняе і ўсё, што яго засмучае;
І кожны ўзрост чалавечы, азораны чалавекам,
Надзею яго і кроў, гісторыю і турботы.

Хачу паказаць натоўп — вялізны і раз'яднаны,
Падзелены ўвесь, як могільнік...
Хачу паказаць натоўп, мацнейшы за цень уласны,
Які разбурыў турмы і скінуў сваіх паноў;

Сям'ю згуртаваную лісця,
Сям'ю згуртаваную рук,
І невядомага звера, што дзесьці ў пушчы блукае,
І шчодрую, пладаносную вільгаць рэк і рос,
І справядлівасць на варце, і шчасце ў красаванні.

Шчасце дзіцяці — ці здолею я перадаць
Праз ляльку і мячык, праз сонейка над галавой?
А ці змагу аб шчасці мужчыны сказаць
Словамі жонкі яго і дзяцей?

Хіба ўсё аб каханні сказаць я змагу —
Драмах яго свінцовых і саламяных фарсах?
Справах будзённых яго, жэстах звычайных яго
І ласках, якія вяртаюць яму несмяротнасць?

Хіба змагу угнаенне з'яднаць са жнівом,
Хіба змагу я звязаць дабро з прыгажосцю?
Здолею я неабходнасць з жаданнем злучыць
І голую схему парадка — з жыццём у парадку?

Словы пад крыламі гневу змагу я знайсці?
Зброяй нянавісці знішчыць нянавісць!
І паказаць, як ахвяра ўстае супраць катаў,—
Як рэвалюцыі слова палае?

Золата золку — у ясных, адважных вачах,
Новае ўсё нараджаецца, блізкае сэрцу.
Простыя словы становяцца прыказкай,
Мудрасць знайшла прастату праз пакуты.

Як я скажу, што хачу я падняцца
Супроць усіх недарэчных дзівацтваў самоты?
Ледзь не загінуў ад іхняга наступу я,
Быццам баец у палоне з горлам заткнутым.

Ледзь не загінулі розум і сэрца мае
У гэтай бясформеннай масе формаў бязглуздых:
Імі прыхоўваюць і заняпад, і гніццё,
І раўнадушнасць, і ганьбу,
вайну і забойства.

Некалькі крокаў яшчэ — і выгналі б людзі мяне,
Не разумеў я нічога ў іхнім змаганні:
Болей чым трэба, узяць ад жыцця я жадаў,
Будучы свет уявіць не ўмеў я.

Людзям змагання жыццём абавязаны я —
Гэта яны сэнс у жыцці зразумелі.
Выверыць зброю паўстанец мяне навучыў,
Выверыць сэрца і рукі паціснуць сабратау.

Людзі! Нястомна душа чалавецтва пяе
Новую песню, адвечную песню —
Будучы дзень супроць смерці ўстае,
Супроць падзямелляў і ценяў нікчэмных.

*

Зрэшты, ці здолею я сказаць
Мовай звычайнага вінароба:
У сутарэнні, пракіслым ад бочак,
Дзверы адчынены насцеж — да сонца,
схаванага ў гронках!

Жанчыны — з натурай вады або каменя —
Строгія, мілыя, простыя ці недасяжныя.
Птушкі ляцяць напярэймы прасторам,
Цягнецца хатні сабака да косткі.

Рэхам адказвае поўнач старэнькаму,
Што раскідаў свой талент на песенькі.
Але ж і гэтая ноч не страчана —
Я ўжо засну, як прачнуцца іншыя.

Як жа мне ўславіць юнацтва адзінае
І не ўтаіць маршчыны на твары?

Вечна прыгожае ў водблісках радасці —
Там, дзе зярнятак і кветак імкненні.

Шчырае слова і справы рэальныя
Прыйдучь з даверам, назад не павернуцца.
Без запытанняў прыходзьце, адказы,
Кожная мова хай роднай нам будзе!

Хай жа нікому ў жыцці не захочацца
Паліць гарады, мерцвякоў награванчваць!
Кожнае слова хай служыць будоўлі,
Паверым, што час — крыніца жывая.

Трэба смяяцца, але ад здароўя!
Сілай братэрства будзеш ты дужы.
Будзеш ты добры з людзьмі, як з сабою
Ў час, калі ведаеш сам: ты — любімы.

Затрапяталі хвалі на моры:
Радасць жыцця свяжэй, чымся хвалі.
Не сумнявайцеся ў гэтай паэме:
Сёння пішу — учарашняе крэсло.

Верасень 1950

МАГУТНАСЦЬ НАДЗЕІ

Вось так скажу я, свой прызнаўшы лёс:
Нічога я не меў — ні рэчаў, ні дамоў.
Дарогі, дзе канец маіх нябёс,
Нібыта раб сагнуты, я прайшоў:
Адзіную маёмасць я знайшоў:
Уся яна — са стогнаў, поту, слёз.
Як і раней, я жалю варты зноў.
Асуджаны на ганьбу — вась мой лёс.

Я мог бы есці, п'янстваваць, гуляць,
Як іншыя, згубіўшы галаву:
І мог бы я ў цяпле бясконца спаць —
Жывёлінай, скамечыўшы траву.
Аднак, не мне гультаяваць і святкаваць,
Жанчыны пекнай я сваёю не заву;
Ды стук майго пустога сэрца ўсё ж чуваць,
Нягледзячы на гора, я жыву!

Так, п'яны прыхмацю маёй, я мог бы рагатаць,
І звіць гняздо ва мне магла б зара.
Яна магла б аховай пільнай ззяць
Над блізкімі, якім цвісці пара.
Не трэба шкадаваць мяне й шукаць
Паміж істот, дзе праўды не відаць!
Мой прыйдзе дзень, жаданы дзень добра:
З людзьмі будынак буду я ўзнямаць
Для чалавека — друга, змагара.

Гэты верш, апублікаваны 28 лістапада 1946 года ў газеце «Летр Франсэз», быў падпісаны псеўданімам Дзідзье Дэрош. Аўтар хацеў унікнуць формаў почырку, уласцівых яму асабіста.

ПАЭТЫ, ЯКІХ Я ВЕДАЎ

*Жану Фрэвілю, які добра ведае,
што розум пракладае рэчышча для любові*

Паэты, якіх я ведаў...
Памяць аб іх, як восень —
У ценю памнажае промні.

Паэты, якіх я ведаў —
Жывыя яны ці мёртвыя,
Слабыя яны ці дужыя,

Шчаслівыя, гаротныя —
Ўсе, якіх я любіў, разумеў,—
З іх недахопамі, з іх дабрачыннасцю —
Адны рыхтавалі караблекрушэнне,
Іншыя верылі ў выратаванне.

Клеткі сэрцаў іхніх змяняліся
Часам ад попелу, часам ад золата,
А слова ўсё роўна чутна было.

Слова вышэй і вышэй узнімалася
Уздоўж чырвоных вуснаў зары,
Па ўзгорках шчырасці

нават тады,

Калі шэрае неба было.

Ды купал нябесны разбіваўся над іх галавой,
Ды крыніца прывабнасці павысыхала ў траве,
І паэты бунтоўныя ўсё заклікалі да зброі,
Да справядлівасці і да братэрства.

І спрабавалі паэты, імкнуліся
Быць да саміх сябе падобнымі.
І прыйшоў я да Арагона,
Слухаў я — гаварыў Арагон,
Ён са мной гаварыў,
Мне адкрыў сваё сэрца,
Наша сэрца:

«Ёсць на зямлі нашай столькі людзей
Больш адчувальных, чым мы, паэты,
Столькі цёмных і светлых вачэй,
Здольных адкрыць усе сакрэты,

Столькі людзей з разуменнем ясным —
Палешшыць жыццё сваё жадае,
Як ранак наступны ў сонцы нязгасным
Сваю энергію адчувае».

З другам маім Арагонам людзі
Могуць выказваць поўна сябе —
На сваіх рубяжах
І звыш сваіх рубяжоў,
У межах умоўных
І звыш межаў сваіх.

Слова мяжа — аднавокае слова,
Чалавек мае вочы, каб бачыць свет.

З усіх паэтаў, якіх я ведаў, Арагон той, што мае
найбольшы розум, розум супраць страшыдлаў — і ро-
зум супраць мяне.

Ён паказаў мне правільны шлях, і паказаў яго
тым, хто яшчэ сёння не зразумеў, што змаганне су-
праць несправядлівасці — гэта змаганне за яснае жыц-
цё, за весняе жыццё надзеі, за ўсю любоў на свеце.

Лістранад, 1949

ДОБРАЯ СПРАВЯДЛІВАСЦЬ

Гэта гарачы закон людскі:
З вінаграду рабіць віно,
З вуголля рабіць агонь,
З пацалункаў — людзей.

Гэта суровы закон людскі:
Годнасць сваю трымаць,
Не зважаючы на вайну,
На нядолю і нават на смерць.

Гэта добры закон людскі:
Электрычнасць рабіць з вады,
З летуценняў — прыгожы свет,
З лютых ворагаў — шчырых сяброў.

Гэты адвечны і новы закон
Дасканаласць знаходзіць сваю
У дзіцячай чыстай душы
І ў розуме найвышэйшым.

АБЛІЧЧА МІРУ

1951

I

Я ўсе мясціны ведаю, дзе голуб гнёзды ўе,
І лепшая з іх — розум чалавека.

II

Любоў да справядлівасці і да свабоды
Узгадала самы лепшы плод:
Ён не гніе, ён не псуецца,
Бо мае шчасця смак.

III

Хай працуе зямля, хай красуе зямля,
Хай гарачыя цела і кроў
Аніколі не будуць ахвярай!

IV

Няхай спазнае чалавечы твар
Карысць святла ад хараства —
Пад крыламі развагі.

V

І хлеб — усім, і ружы ўсім!
Мы разам даём прысягу,
Мы крокам гіганцкім ідзём —
Не такі ўжо доўгі шлях!

VI

Мы праганяем сон, мы праганяем стому,
Штурмам бярэм зару і вясну,
Мы набліжаем дні, і месяцы, й гады,
Дастойныя імкненняў нашых.

VII

Азарэіне, зіхаценне!
Вера: самае лепшае здзейснення.

VIII

Чалавек, што прагне міру, увянчаў сябе надзеяй.

IX

Чалавек, што прагне міру, усміхаецца нязменна
Пры ўспамінах аб нядаўніх бітвах.

X

Агонь пладаносны зярнят далоняў і слоў.
Полымя радасці ўсеньхнула, і гарача кожнаму сэрцу.

XI

Перамога — апора братэрства.

XII

У велічы няма граніц.

XIII

Кожны будзе пераможцам.

XIV

Мудрасць, як лямпа з крышталю,
пад столлю гарыць,
І падае яе святло на твар.

XV

Святло ідзе павольна на зямлю,
Усменкай твар старога азарае
І вызваляе ўсіх дзяцей ад страху ланцугоў.

XVI

Падумайце, як доўга чалавек палохаў чалавека
І палохаў птушак, што ляталі над яго галавой!

XVII

Чалавек, умыты сонцам,
Набывае прагу да жыцця:
Гэта прага ствараць жыццё,
Гэта прага любові і будучыні.

XVIII

Шчасце маё — гэта наша шчасце,
Сонца маё — гэта наша сонца,
Мы падзелім жыццё,
Прастор і час — на ўсіх людзей!

XIX

Любоў за работай не ведае стомы.

XX

Гэта было ў дзевяцьсот семнаццатым,
І мы захоўваем разуменне
Нашага вызвалення.

XXI

Вынаходзім мы родных сваіх,
Як яны вынаходзяць нас.
Мы неабходны адзін аднаму.

XXII

Як птушка ў палёце давяраецца крылам сваім,—
Гэтак мы давяраем рукам,
Працягнутым да брата.

XXIII

Мы напоўнім нянавіць сілай,
Якой так доўга
Не хапала нам!
Ніколі мы не будзем ведаць адзіноты!

XXIV

Нашы песні выклікаюць мір,
Наш дэвіз — змаганне дзеля міру.

XXV

Не пагібель, а наша жаданне наканавана,
Наперадзе — мір непазбежны.

XXVI

Будынак міру
Абапіраецца на цэлы свет.

XXVII

Адкрыў свае крылы, аблічча прыгожае,
Свету загадай — быць мудрым,
Бо мы становімся рэальнымі.

XXVIII

Сталі мы рэальнай сілай,
І, па добрай нашай волі,
Знікнуць цені ў зіхаценні
Новага святла.

XXIX

Усё болей, усё болей набірае сіла крылаў,
І лягчэй мы будзем дыхаць, і спяваць усё
лягчэй.

З НЯВЫДАДЗЕНАГА

ЖАКУ ДЗЮКЛО

Паны схаваліся ў звярынай пашчы,
Пеуюць атрутай людскую кроў.
Вайна з жабрацтвам сярод дня гуляюць —
Паны спраўляюць баль вясны.

Баль Двухтыднёвых Ружаў Ночы,
Грымасы масак і тугі,
Калі вясна плады стварае
І спеюць нашы спадзяванні.

А для паноў вясна — самазабойца,
Але яны сябе не забіваюць!
Сезон крыўдзіцеляў, гвалтаўнікоў,
Пачварны час заразы чумнай.

Каб чалавека адарваць ад разумення праўды,—
Вясну зрабілі сезонам турмаў
Для вынішчэння невіноўных,
Для беззаконнага выгнання.

Паны да войнаў так імкнуцца
І так ад страху вар'яцеюць,
Што чалавек для іх — пустое,
Ён жменька попелу ці пылу!..

ФЕНИКС

1951

Фенікс — гэта пара — Адам і Ева,
якія не былі першымі...

УПЭЎНЕНАСЦЬ

Калі я табе штосьці кажу —
Гэта толькі каб чуць цябе лепей.
Калі я цябе чую,—
Я ўпэўнен — цябе разумею.

Калі ты мне ўсміхнулася —
Мной заўладала мацней,
Калі ты мне ўсміхнулася —
Цэлы сусвет я пабачыў.

Калі я абдыму цябе —
Значыць, не скончацца вершы мае!
І калі мы жывыя з табой —
Будзе шчасце на свеце!

А калі расстаемся з табой —
Помніш ты, помню я і ў разлуцы.
Расстаемся — і знойдзем ізноў
Шлях — адно да другога.

МЫ ЁДВАІХ

Мы ёдваіх. Трымаемя за рукі.
Нам здаецца, што мы ёсюды — дома:
Ці пад дрэвам, ці пад небам чорным,
Ці пад дахам, дзе агеньчык ёць,
На вуліцы пустой, бязлюднай,
Ё збянтэжаных вачах натоўпу,
Сярод мудрацоў, сярод вар'ятаў,
Сярод дзяцей, сярод дарослых...
Каханне таямніц не мае:
Мы ёдваіх, і кожны бачыць нас.
І ёсім закаханым здаецца —
Яны з намі разам.

НА ДОСВІТКУ

Прысніў я пустую дарогу:
Ты крочыла ціха адна.
Пачула твой крок берасцянка —
Прачнулася ё кроплях расы.

У пушчы вільготнай, зялёнай
Пацягвалася зара
І дрэвы пачырванелі —
Ты адкрывала дзень.

Здавалася ёсё звычайным —
Звычайны пачатак дня.
Я спаў, як дзіця малое,
А ты на досвітку ёстала,
І мне падарыла ты
Бяскрайняе маленства.

СМЕРЦЬ. КАХАННЕ. ЖЫЦЦЁ

Я верыў, што змагу прабіць глыбокія прасторы
Маёй тугой адной, без дапамогі рэха.
Быў распасцёрты я ў маёй турме, за брамаю глухою,
Нібы мярцвяк разважны, я паміраць умеў,
Марцвяк, каранаваны забыццём, нябытам,
Быў распасцёрты я на хвалях недарэчных,
Атручаны прыхільнасцю да тлену.
Здавалася мне: адзіноцтва гарачэй за кроў.

Хацеў я раз'яднаць жыццё,
Хацеў я смерць са смерцю падзяліць
І сэрца пустаце аддаць, а пустату — жыццю,
На шыбе ўсё закрэсліць, не пакінуць ні кроплі
пары.

Нічога па за мною, і ўперадзе — нічога...
Я скінуў лёд з рук сплеценых маіх!
Я выкінуў шкілет свайго жадання —
Зжываць сябе самога — не мая дарога!

*

І ты з'явілася, агонь успалыхнуў,
І цемра знікла! Зоркамі мароз іскрыцца.
І ўжо зямля пакрылася
Тваім праменным целам. Лёгка мне.
Ты ўвайшла — і адзінота знікла,
З'явіўся спадарожнік на зямлі:
Я ведаў, як ісці, куды ісці,
Ішоў наперад і перамагаў прастор і час.
Ішоў я да цябе, ішоў упарта да святла,
Жыццё ўвасоблена ў табе, знайшла надзея ветразь,
І ў марах закрынічыла жыццё, і ноч

Даверліва зірнула на зару.
Праменні рук тваіх адеунулі туман.
Твой рот вільготны быў ад першых рос.
Ад стомы ні сляда не засталася —
І я паверыў у каханне, як у дні майго юнацтва.

*

Палі ўзаранья. Заводы — у святле.
Зярняты ўюць гняздо ў зямным магутным лоне.
Жніво і вінаградны збор без сведак не бываюць:
Нішто не адасоблена, не адзінока,
Ў вачах начнога неба мора зіхаціць,
А лес прыносіць дрэвам абарону,
І сцены ўсіх дамоў адной пакрыты скурай,
Заўжды скрыжоўваюцца ўсе шляхі.
А людзі створаны, каб чуць адзін другога,
І зразумець, і палюбіць адзін другога.
Іх дзеці зрабляцца бацькамі,
Не маюць ні кала і ні двара іх дзеці,
Але яны зноў вынайдуць агонь,
Зноў вынайдуць яны людзей,
Прыроду і сваю радзіму —
Адну на ўсіх людзей,
Адну на ўсе часы.

І ўСМЕШКА

Няма на свеце непрагляднай цемры.
Паверце мне, калі я вам кажу,
Калі сцвярджаю,
Што нават у пякельнай той журбоце
Ёсць светлае акно, адчыненае насцеж,
Напагатоўе мара ёсць на свеце,
Жаданне ёсць, якое здзейсніць трэба.

На свеце сэрца ёсць праўдзівае,
І поціск рук надзейных,
І ўважлівыя вочы,
І ёсць жыццё, якое хоча
Святлом дзяліцца з іншымі людзьмі.

ЗАЎВАГІ

АБАВЯЗАК І ТРЫВОГА

Вершы напісаны ў 1916 г., калі паэт быў пісарам-санітарам у эвакуацыйным шпіталі. На вокладцы ўпершыню стаіць псеўданім Поль Элюар (Элюар — дзявочае прозвішча яго бабкі па лініі маці).

ВЕРШЫ ДЛЯ МІРНАГА ЧАСУ

Адзінаццаць вершаў для гэтага зборніка былі напісаны за некалькі месяцаў да перамяр'я і надрукаваны без дазволу цензуры за кошт аўтара на блакітнай паперы ў выглядзе ліста, складзенага ў чатыры столкі. Паэт пасылаў сваю «кніжачку» па пошце тым дзеячам, якія ўцягнуты ў барацьбу за працяг вайны, і тым, хто выступае супраць вайны. У ліку змагароў супраць імперыялістычнай вайны быў Анры Барбюс, які стварыў кнігу «Агонь». Ён атрымаў ад Элюара вершы з аўтографам: «Анры Барбюсу, які напісаў самую карысную кнігу ў свеце».

ПАТРЭБЫ ЖЫЦЦЯ І ПЛЕН СНОЎ — СЛЕДАМ ЗА ПРЫКЛАДАМІ

Гэты зборнік з'явіўся на аснове лінгвістычна-стылістычных эксперыментаў, якімі Элюар займаўся на старонках невялічкага, створанага ім часопіса «Прыказкі».

ГОРАД ТУГІ

У рукапісе гэты зборнік называўся «Мастацтва быць нешчаслівым». Пры чытанні карэктуры Элюар змяніў назву на «Горад тугі». Зборнік стаў вельмі папулярным сярод аматараў паэзіі ў Францыі.

КАХАННЕ. ПАЭЗІЯ

Кніга прысвечана Гала — першай жонцы Элюара. Гала (як назваў яе Элюар) — Алена Дзмітраўна Дзяканава была дачкой маскоўскага адваката. Паст знаёміўся з ёй у горным санаторыі Клавадэль (Швейцарыя), дзе лячыўся з канца 1912 г. да лютага 1914 г. Пасля звароту нявесты ў Расію яны доўга перапісваліся. У лютым 1917 г., нягледзячы на цяжкасці ваеннага часу, Гала прыехала з Пецярбурга ў Францыю, каб павянчацца з Элюарам. Ён служыў тады ў 22-м пяхотным палку, і яго адпусцілі на некалькі дзён на пабыўку дамоў для жаніцьбы.

Сваім раннім знаёмствам з рускай паэзіяй Элюар абавязаны Алене Дзмітраўне. У 1918 г. яны нават спрабавалі разам перакласці на французскую мову «Балаганчык» А. Блока (на жаль, рукапіс перакладу згубіўся).

11 мая 1918 г. у іх нарадзілася дачка Сесіль. Ёй прысвечаны верш «Маё дзіця капрызнае» (гл. зборнік «Вершы для мірнага часу»).

У дзесяцігадовым узросце Сесіль падказала Элюару назву зборніка «Каханне. Паэзія». «Я прасіў яе аб гэтым і спачатку сціпла прачытаў ёй некалькі вершаў». Гэтыя словы надпісаны рукой Элюара на адным з экзэмпляраў зборніка.

НАТУРАЛЬНАЯ ПЛЫНЬ

Лістапад 1936.— Упершыню надрукаваны ў газеце французскіх камуністаў «Юманітэ» 17 снежня 1936 г. Гэта быў гнеўны водгук на фашысцкія бясчынствы ў Іспаніі ў дні грамадзянскай вайны. У красавіку 1938 г. верш быў выдадзены асобнай кніжачкай пад назвай «Салідарнасць» — на французскай і англійскай мовах. Верш выклікаў раздражненне з боку кіраўніка сюррэалістаў Брэтона.

На творчым шляху Элюара кніга «Натуральная плынь» была важнай паваротнай вяхой і з'явілася прадвесніцай паэзіі Элюара эпохі Французскага Супраціўлення.

ПАЭЗІЯ І ПРАЎДА 42 ГОДА

Назву кнігі Элюар спецыяльна пераняў у Гёте (аўтабіяграфічная кніга «Паэзія і праўда»), каб падкрэсліць, што праўдзівае слова не мае межаў і не залежыць ад шавіністычнай дзікай палітыкі фашыстаў.

Свабода.— У рукапісе гэты верш меў назву «Адзіная думка» і прысвячаўся Нуш Элюар (другой жонцы паэта). Затым Элюар змяніў загаловак верша, і «Свабода», надрукаваная ў 1942 г. на лістоўцы, атрымала самы шырокі рэзананс. Верш скідвалі ў тысячах экзэмпляраў над акупіраванай Францыяй. Яго перадавалі з рук у рукі, з вуснаў у вусны, ён стаў гімнам барацьбітоў Супраціўлення.

ТВАР У ТВАР З НЕМЦАМІ

А п а в я ш ч э н н е.— Верш з'явіўся водгукам на гібель ад рук фашыстаў у 1942 г. Жоржа Дзюдака, рэдактара часопіса маладых камуністаў «Кайе дэ ля Жэнес».

М у ж н а с ц ь.— Упершыню без подпісу надрукаваны ў газеце «Летр Франсэз» (студзень — люты 1943 г.).

С е м в е р ш а ў а б л ю б о в і н а в а й н е.— Выдадзены ў канцы 1943 г. у падпольным камуністычным друку пад псеўданімам Жан дзю О.

Т у н ь я і з л о с н ь я.— Упершыню надрукаваны ў падпольнай «Летр Франсэз», май 1944 г., затым у «Песнях макі» пад псеўданімам Марыс Эрван. Макі — так называліся французскія партызаны — змагары супраць гітлераўскіх захопнікаў.

Г а б р ы э л ь П е р ы.— Упершыню надрукаваны ў газеце «Юманітэ» 13.XII.1944 г. у знак памяці Габрыэля Перы (1902—1941) — нацыянальнага героя Францыі, камуніста, аднаго з рэдактараў газеты «Юманітэ», расстралянага гітлераўцамі 15 снежня 1941 г.

ЛОЖАК. СТОЛ

Кніга ўпершыню надрукавана ў Швейцарыі ў выдавецтве «Труа Коллін» у пачатку 1944 г. Большасць вершаў напісана ў горнай псіхіятрычнай бальніцы Сента-Алабан у Севеннах (Швейцарыя), дзе Поль і Нуш Элюар вымушаны былі хавацца ад праследаванняў паліцыі з лістапада 1943 г. Туды з'яўляліся партызанскія сувязныя з Францыі, якім паэт перадаваў свае вершы.

Крытыка паэзіі.— Гэта другая элюараўская «Крытыка паэзіі» (першай заканчваўся зборнік «Само жыццё», 1932 г.).

Федэрыка Гарсія Лорка (1899—1936), выдатны іспанскі паэт і драматург. Быў адным з арганізатараў Мадрыдскага саюза антыфашысцкай інтэлігенцыі. Расстраляны франкістамі 19 жніўня 1936 г.

Сен-Поль-Ру (1861—1940) — вядомы французскі паэт і драматург, які ў маладосці быў паэтам-сімвалістам. Сен-Поль-Ру не вытрымаў здзекаў, якія ўчынілі гітлераўцы: яны ўварваліся ў яго дом у Брэтані, цяжка паранілі яго дачку і знішчылі ўсе яго рукапісы. Неўзабаве паэт памёр у Брэсце (паўночна-заходняя Францыя).

Жак Дэкур (сапраўднае імя Даніэль Дэкур дэ Манш, 1910—1942) — французскі пісьменнік, камуніст, актыўны ўдзельнік Руху Супраціўлення, арганізатар Нацыянальнага камітэта пісьменнікаў і першы рэдактар яго друкаванага органа — газеты «Летр Франсэз». Быў арыштаваны паліцыяй, перададзены ў рукі гестапа і забіты 30 мая 1942 г. у форце Мон-Валер'ен каля Парыжа.

ГАРАЧАЯ ПРАГА ЖЫЦЬ

Эпіграфам да кнігі з'яўляюцца словы Элюара: «Калі я пісаў гэтыя вершы, я ведаў, што яны будуць ілюстраваны малюнкамі Марка Шагала».

У кнізе было дадзена дваццаць пяць малюнкаў і каляровы франтыспіс работы Марка Шагала. Там жа быў змешчаны верш Элюара, прысвечаны мастаку.

ПАЛІТЫЧНЫЯ ВЕРШЫ

Зборнік выйшаў у выдавецтве Галімара з прадмовай Луі Арагона. Адкрыўся словамі «Ад далягляду адзіночкі да далягляду ўсіх людзей».

У Іспаніі.— Элюар, звязаны даўняй дружбай з многімі дзеячамі іспанскай культуры, увайшоў у 1945 годзе ў Камітэт дапамогі іспанскім дэмакратам.

Поль Ваян-Куцюр'е — французскі пісьменнік і мастак (1892—1937) з'яўляўся адным з заснавальнікаў Французскай камуністычнай партыі, членам яе ЦК, галоўным рэдактарам газеты «Юманітэ».

«Мэтай паэзіі павінна быць практычная ісціна» — адно з любімых выслоўяў Элюара, якое належала мяцежнаму і памершаму ў невідомасці паэту Дзюкасу. Ён друкаваўся пад імем графа Лотрэамона. Пазней яго «Песні Мальдарора» сталі настольнай кнігай французскіх пісьменнікаў-авангардыстаў. «Патрабавальныя сябры», да якіх звяртаецца Элюар, — гэта ўсе тыя, хто не прымаў яго грамадзянскай лірыкі.

УРОК МАРАЛІ

Грэцыя, мая ружа розуму — адзін з асноўных паэтычных цыклаў гэтай кнігі.

У маі-чэрвені 1949 г. Элюар разам з вядомым французскім барацьбітом за мір, мастаком і публіцыстам Іван Фаржам (1899—1953) наведаў партызанскія раёны Грэцыі ля гары Грамос. Адтуль ён пісаў дачцэ Сесіль: «Я зрабіў цудоўнае падарожжа ў свабодную Грэцыю. Там я сапраўды пражыў цэлую эпоху майго жыцця. Партызаны і партызанкі праяўляюць цуды мужнасці, надзеі, прыгажосці... У апошнюю ноч чатыры тысячы сялян і салдат, усе з аўтаматамі, наладзілі нам трыумф. Чыталі мой верш «Афіна». Гэта быў мітынг у абарону сусветнага міру, і ўсе спявалі, танцавалі».

ПРЫСВЯЧЭННІ

У імя дружбы.— *Марсель Кашэн* (1869 — 1958) — выдатны дзеяч французскага і міжнароднага рабочага руху, адзін з заснавальнікаў і кіраўнікоў Французскай камуністычнай партыі.

П е р а м о ж ц ы.— *Васіль Лейскі* (1837—1873) — выдатны дзеяч рэвалюцыйна-вызваленчага руху ў Балгарыі.

Р а х у н а к д а а п л а т ы.— *Ілья Эрэнбурґ* (1891—1967) — быў асабістым сябрам Элюара. Яны разам вялі падрыхтоўку да Сусветнага кангрэса дзеячаў культуры ў абарону міру. Кангрэс адбыўся ў жніўні 1948 г. у польскім горадзе Вроцлаве.

Прадмовай Эрэнбурґа аб творчасці Элюара адкрываюцца дзве кнігі паэта, выдадзеныя ў Маскве ў 1958 г.: на французскай мове «Выбраныя вершы» (выдавецтва замежнай літаратуры) і на рускай мове (Дзяржлітвыдавецтва).

СССР — н а д з е я н а ш а.— Элюар двойчы наведаў Савецкі Саюз: у 1950 г.— па запрашэнню Саюза пісьменнікаў СССР і ў 1952 г. з выпадку юбілеяў Гюґо і Гоголя. Элюар бачыў у нашай краіне ўвасабленне надзеі лепшых людзей свету.

ЗДОЛЕЦЬ УСЁ СКАЗАЦЬ

Паэты, якіх я ведаў.— *Луі Арагон* (1897) — выдатны французскі пісьменнік і грамадскі дзеяч, адзін з лепшых сяброў і паплечнікаў Элюара, лаўрэат Міжнароднай Ленінскай прэміі «За ўмацаванне міру паміж народамі». У 1977 г. узнагароджаны Савецкім урадам ордэнам «Дружбы народаў».

Жан Фрэвіль (1898) — французскі пісьменнік і крытык. Пераклаў на французскую мову многія творы класікаў марксізма-ленінізма.

АБЛІЧЧА МІРУ

Кніга выйшла ў выдавецтве «Серкль д'ар», як альбом з паэтычнымі подпісамі Элюара пад малюнкамі Пікасо.

З НЯВЫДАДЗЕНАГА

Ж а к у Д з ю к л о.— Адзін з вершаў гэтай паэтычнай нізкі.

Жак Дзюкло (1896—1975) — дзеяч французскага і міжнароднага камуністычнага і рабочага руху. Адзін з арганізатараў Руху Супраціўлення ў гады

фашысцкай акупацыі Францыі. З кастрычніка 1950 г. па сакавік 1953 г., у час хваробы Марыса Тарэза, выконваў абавязкі генеральнага сакратара Французскай камуністычнай партыі.

25 красавіка 1953 г. Жак Дзюкло выступіў з прамовай каля дома, дзе нарадзіўся Элюар, у Сэн-Дэні, паблізу Парыжа. Гэта прамова пад назвай «Перад родным домам» была надрукавана ў часопісе «Еўропа» (орган прагрэсіўных французскіх пісьменнікаў), поўнасю прысвечаным Элюару.

У другі раз часопіс «Еўропа», прысвечаны Полю Элюару, выйшаў у лістападзе — снежні 1962 г.

ЗМЕСТ

Пясняр мужнасці і дабраты. Б. Міцкевіч . . .	3
--	---

ПЕРШЫЯ ВЕРШЫ

1913—1918

Напаўголосу	9
*** Дзяўчынка ў Парыжы...	10
Мой апошні верш	10

АБАВЯЗАК І ТРЫВОГА

1917

Верны	11
*** На досвітку — зноў у дарогу...	11
*** Турбуе мяне апусцелае неба...	12

ВЕРШЫ ДЛЯ МІРНАГА ЧАСУ

Ліпень 1918

*** Цяпер жанкі шчаслівыя ізноў...	13
*** Нарэшце! Грудзі дыхаюць свабодна...	13
*** Больш за ўсіх таварышаў на свеце...	13
*** Ты ў атаку хадзіў у натоўпе...	14
*** Маё дзіця капрызнае...	14
*** Працуй...	14
*** Каханая, хай расцвітае...	14
*** Доўгі час мне быў непатрэбен твар...	14
*** Шукаю закаханую...	15
*** Мне сняцца ўсе красуні...	15
*** Зіхаценне пладоў асвятліла мой сад...	15

ПРЫКЛАДЫ

1921

Рабочы	16
Мастацтва танца	16
Прыгожае	16

Патрэбы жыцця

Лянота	17
Сіла	17

Плён сноў

Купальшчыца ў гаме ад светлага да цёмнага . . .	17
---	----

ГОРАД ТУГІ

1926

Маленькія праведнікі

*** Над домам смеху... (I)	18
*** У сіло жыцця твайго... (VII)	18
*** Яна не хоча нікога ні разумець, ні слухаць... (VII)	18
*** Незнаёмка... (X)	19
Вочы іх заўсёды ясныя	19

КАХАННЕ. ПАЭЗІЯ

1929

На пачатку пачаткаў

*** Я сказаў табе гэта для хмарак...	20
*** Каханая, каб зразумець мае жаданні	20
*** Ад маёй адной-адзінай ласкі...	21
*** Зямля ўся сіняя, як апельсін...	21
*** Яна нада мною схіляецца...	21

САМО ЖЫЦЦЕ

1932

Ледзь змененая	23
Ноччу новай	23
Усе правы	24
Неабходнасць	24
Да спаткання	25
Сама лёгкасць	26
Крытыка паэзіі	27

ПЛАДАНОСНЫЯ ВОЧЫ

1936

*** Не, немагчыма...	28
--------------------------------	----

СВАБОДНЫЯ РУКІ

1937

Гэта яна	29
Ружа-дрэва	29
Адзінокі	29
Надвор'е, якім яно было 14 сакавіка	30

НАТУРАЛЬНАЯ ПЛЫНЬ

1938

Лістапад 1936	31
Зборшчыца язіну (I—IV)	32
Дакладнасць чалавечага сэрца	33
Словы-малюнкi	34

Правы і абавязкі бедняка

Змрок месяца студзеня	35
Вынік	36
Пагане слова	36

ПОЎНАЯ ПЕСНЯ

1939

Мы існуем	37
Безупыннасць паэзіі	38

АДКРЫТАЯ КНИГА

1940

Жыць	40
Крычаць	41

ПАЭЗИЯ І ПРАЎДА 42 ГОДА

1942

Свабода	43
Зацямненне	46
Голадам навучана дзіця	46
Знадворку	46
Апошняя ноч	47

ТВАР У ТВАР З НЕМЦАМІ

1942—1945

Апавяшчэнне	49
Мужнасць	49
Баланс ворага	51

Сем паэм аб любові на вайне

*** Карабель у тваіх вачах... (I)	51
*** Дзень нашых вачэй... (II)	52
*** Крыніца струменіць... (III)	53
*** Гэта трава... (IV)	53
*** «Куточак сэрца...» (V)	54
*** Спяваем не для вас, балбатуны... (VI)	55
*** У імя дасканаллага твару... (VII)	55
Зорыя гора	56
Тупыя і злосныя	61
Габрыэль Перы	62
Песня агню — пераможцу агню	63
У красавіку 1944: Парыж яшчэ дыхаў!	65

ВАРТЫЯ ЖЫЦЬ

1944

У наш час	67
---------------------	----

ЛОЖАК. СТОЛ

1944

З табой	68
Без цябе	68

Фрэска

*** Я той, які, задраўшы нос... (I)	69
*** Зараснік... (II)	70

Жыццё. Ноч

Сон 21 верасня 1943 года	70
Сон 12 лістапада 1943 года	71
Крытыка паэзіі	72

БЕЛАКРЫЛЬЯ ШВАЧКІ

1945

Аголены краявід	74
Дабро	74

ГАРАЧАЯ ПРАГА ЖЫЦЬ

1946

Нават калі мы дрэмлем...	76
------------------------------------	----

ЛІШНІ ЧАС

1947

Наша жыццё	77
----------------------	----

ПАЛІТЫЧНЫЯ ВЕРШЫ

1948

Афіна	78
У Іспаніі	79
Іспанія	79
Памяці Поля Ваян-Куюцюр'е	80
«Мэтай паэзіі павінна быць практычная ісціна»	81
Немагчымае жаданне	82
Сёстры надзеі	83

УРОК МАРАЛІ
1949

Мова колераў	84
------------------------	----

Грэцыя, мая ружа розуму

Малітва ўдоў і матак (III)	85
Старажытная маладосць (VI)	86
Каб не быць адзінокімі болей (VII)	86

ПРЫСВЯЧЭННІ
1950

Легіён	88
У імя дружбы	89
Пераможцы	90
Рахунак ад аплаты	90
Гавораць прадзільшчыцы	91
СССР — надзея наша	92

ЗДОЛЕЦЬ УСЁ СКАЗАЦЬ
1951

Усё сказаць	93
Магутнасць надзеі	96
Паэты, якіх я ведаў	97
Добрая справядлівасць	99

АБЛІЧЧА МІРУ (I—XXIX)
1951

*** Я ўсе мясціны ведаю...	101
*** Любоў да справядлівасці...	101
*** Хай працуе зямля...	101
*** Няхай спазнае чалавечы твар...	101
*** І хлеб — усім, і ружы — ўсім!.. . . .	101
*** Мы праганяем сон...	102
*** Азарэнне, зіхаценне!.. . . .	102
*** Чалавек, што прагне міру...	102

*** Чалавек, што прагне міру, усміхаецца ня- зменна...	102
*** Агонь пладаносны...	102
*** Перамога — апора братэрства...	102
*** У велічы няма граніц...	102
*** Кожны будзе пераможцам...	102
*** Мудрасць, як лямба з крышталю...	103
*** Святло ідзе...	103
*** Падумайце, як доўга...	103
*** Чалавек, умыты сонцам...	103
*** Шчасце маё — гэта наша шчасце...	103
*** Любоў за работаі не ведае стомы...	103
*** Гэта было ў дзевяцьсот семнаццатым...	104
*** Вынаходзім мы родных сваіх...	104
*** Як птушка ў палёце...	104
*** Мы напоўнім нянавісьць сілай...	104
*** Нашы песні выклікаюць мір...	104
*** Не пагібель, а наша жаданне наканавана...	104
*** Будынак міру...	105
*** Адкрыў свае крылы...	105
*** Сталі мы рэальнай сілай...	105
*** Усё болей, усё болей...	105

З НЯВЫДАДЗЕНАГА

Жаку Дзюкло	106
-----------------------	-----

ФЕНІКС

1951

Упэўненасць	108
Мы ўдваіх	109
На досвітку	109
Смерць. Каханне. Жыццё	110
І ўсмешка	111
Заўвагі	113

Поэзия народов мира

Поль Элюар

С ТОБОЙ

Избранное

Минск, издательство «Мастацкая літаратура»

На белорусском языке

Рэдактар Хв. Д. Жычка. Пераплёт А. В. Судэйкі. Мастацкі
рэдактар Л. Я. Прагін. Тэхнічны рэдактар Л. М. Шлапо.
Карэктар Я. Ф. Харко.

ІБ № 892

Здадзена ў набор 15.11.79. Падп. да друку 17.07.80. Фармат
70×90¹/₃₂. Папера афс. № 1. Гарнітура звычайная новая.
Высокі друк. Ум. друк. арк. 4,68+0,29 укл. Ул.-выд. арк.
4,53. Тыраж 7000 экз. Зак. 2773. Цана 65 к.

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» Дзяржаўнага камітэта
БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю.
220600, Мінск, Паркавая магістраль, 11.

Паліграфкамбінат імя Я. Коласа. 220005, Мінск, Чырвоная, 23.

Элюар П.

Э 53

З табой: Выбранае. /Пер. з франц. Э. Агня-
цвет. [Прадм. Б. Міцкевіча].— Мн., Маст. літ.,
1980.— 128 с., 4 л. іл. (Паэзія народаў свету)

У пер.: 65 к.

Кніга знаёміць чытача з лепшымі творамі вядомага
французскага паэта-камуніста, лаўрэата Міжнароднай
вінскай прэміі «За ўмацаванне міру паміж народамі»

70404—157

ББК 84.3

Э М 302(05)—80 134—80

И

THE

NEW

EDITION

OF

THE

NEW

EDITION

OF

THE

NEW

EDITION

OF

THE

NEW

EDITION

OF

THE

NEW

EDITION

OF